



РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

№ 3 САКАВІК 1959
+ прилоз.

Пралетары ўсіх краін, ўяднайцеся!

РАБОТНІЦА № 3 І СЯЛЯНКА

САКАВІК 1959

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ ТРЫЦЦАЦЬ ПЯТЫ

ДА ШЧАСЦЯ!

Дарагія сяброўкі, хто з нас не марыць аб шчасці! Аб шчасці думаюць усе людзі зямной планеты. Толькі не ўсе яго адноўкаў ўяўляюць. Для адных шчасце — гэта гроши, улада, магчымасць жыць не працуячи. Такое «шчасце» дадзена толькі багачам. Яно грунтуюцца на няшчасці большасці, на эксплуатацыі, гвалце, забойствах.

А мы, савецкія людзі, інакш разумеем шчасце. Для нас яно — рух наперад, да высакародных задач. Для нас шчасце — праца, дружба ў Імя агульнага добра.

Дарогу да шчасця яркімі агнямі асвятліў нам нечарговы ХХІ з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Дарогу ў камунізм!

Народ назваў ХХІ з'езд КПСС з'ездам будаўнікоў камунізма. Я ганаруся, бясконца рада таму, што ў ліку дэлегатаў, якія вырашалі грандыёзныя задачы разгорнутага будаўніцтва камунізма, была і я, простая калгасніца, даярка.

Упершыню давялося мне бачыць Москву, Красную плошчу, Кремль. Веліч стаўцы захапіла мяне, а з'езд удыхнуў новыя сілы, даў крылі.

Вялікі Крамлёўскі палац...

Больш тысячи дэлегатаў сабралася з усёй нашай неабсяжнай краіны, каб падвесці вынікі пераможнага шэсця савецкіх людзей, намеціць шлях у будучыні. І хто б мі выступаў на з'ездзе, кожны гаварыў пра тое, як хутчэй забяспечыць савецкіх людзей усімі матэрыяльнымі здабыткамі, зрабіць жыццё працоўных яшчэ больш шчаслівым і багатым. Усё для чалавека, у імя чалавека, усё для яго росту, для яго шчасця.

Вялікімі клопатамі аб шчасці народа прагучэў даклад Мікіты Сяргеевіча Хрушчова.

На двух пасяджэннях працягваўся даклад, але дэлегаты, госці — усе слухалі яго з неаслабнай увагай. Бурнымі волнаў плескамі сустрэлі прысутныя словаў аб тым, што мы ўжо адчынім дзвёры ў камуністычнае грамадства, што камунізм не ёсьць нешта аддаленое, а блізкае, наша заўтра.

Дарога да шчасця не бывае лёгкай. Прыдзеца шмат па-працаўца. Але хіба савецкі чалавек баіцца працы? Успомнім, якім цяністым шляхам ішлі мы ў першыя гады Савецкай улады. Мы былі босыя, раздзетыя, недаядалі, але перад намі стаяла светлая мэ-

та — пабудова першага ў свеце сацыялістычнага грамадства. І вось крок за крокам; год за годам, пяцігодку за пяцігодкай упарты ішлі савецкія людзі, заваёўваючы вышыні эканамічнай магутнасці для сваёй Радзімы.

На ўесь свет прагучэлі слова Мікіты Сяргеевіча Хрушчова аб тым, што ў Савецкім Саюзе пабудова сацыялістычнага грамадства завершана поўнасцю і канчаткова. Цяпер мы не тыя, якімі былі раней. Цяпер мы тварцы першай у свеце штучнай планеты! Мы маём багатую тэхніку, сталі магутнай дзяржавай. Па аўтому прамысловай вытворчасці мы займаєм першае месца ў Еўропе і другое ў свеце.

Я гэтая лічбы разумею па-свойму. Бяру ў прыклад свой калгас, сваю вёску. Што мы мелі дзесяць—дванаццаць год назад! Ой, цяжкімі былі пасляваенныя гады... Але нам, калгаснікам, дапамагла партыя. Гэта яе сын — Кірыла Пракоф'евіч Арлоўскі — стаў за калгасным рулём, умела павёў гаспадарку і дабіўся перамогі.

Нам і ў сне не даводзілася бачыць родную вёску такой квітнеючай. Цяпер да нас прыезджают за навукай з Прыбалтыкі, Украіны, Смаленшчыны. Цікавіцца, як лепш весці гаспадарку. Што і казаць, прыемна прымаць такіх гасцей, весці іх па новых вуліцах Мышкавічаў. Абапал вуліцы — прыгожыя дамы з квітнеючымі садамі. У дамах усё па-новаму, па-гарадскому. У цэнтры сядзібы Дом культуры, школа-дзесяцігодка. Жывёлагадоўчы гарадок і тыповыя свінарнікі зроблены не горш чым на Уссесаузнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Я працую даяркай, у кароўніках у нас — поўная механизация. Лёгка цяпер працаўца жывёлаводам.

Багата жывём! Ёсьць у нас і свой дом адпачынку. Летась калгас атрымаў 16 мільёнаў рублёў прыбыту.

«Камуністычнае грамадства, — гаварыў у сваім дакладзе таварыш Хрушчоў, — гэта запаветная мара людзей працы. Але для таго, каб ажыццяўіць гэту мару, нельга адрывацца ад зямлі, нельга забываць, што галоўнае ў будаўніцтве камунізма — гэта вытворчасць матэрыяльных каштоўнасцей для паляпшэння жыцця людзей».

Кожны з нас, на якім бы ўчастку ні знаходзіўся — у цэху ці ў полі, у лабараторыі ці на жывёлагадоўчай ферме, — павінен аддаваць усе сілы на вырашэнне паставленах задач.

— Сёння ў нас рукі прагнены да вялікіх спраў, — гавораць нашы калгаснікі.

І не дзіва. Вялікія планы ў нашага «Рассвета» на бліжэйшы час. Ужо сёлета мы дасягнем узроўню 1960 года: на кожныя 100 гектараў угоддзяў атрымаем па 1000 цэнтнераў малака і па 100 гектараў ворыва — па 100 цэнтнераў мяса.

У нас народ і працуе і думает па-новаму. Летась калгаснікі добраахвотна прадалі калгасу сваіх кароў, каб заставалася больш часу для грамадской работы. Сёлета прайдзем на гарантаваную грошовую аплату.

Калгасную сямігодку выканаем датэрмінова. Цяпер кожны ў нас змагаецца за тое, каб заваяваць «Рассвету» высокое право называцца калгасам камуністычнай працы.

І мы гэтага даб'емся, бо ідзем па дарозе да шчасця.

Надзея БЯЛЯЎСКАЯ,
даярка калгаса «Рассвет»
Кіраўскага раёна.




Радасна сустрэлі жывёлаводкі калгаса «Рассвет» дэлегата ХХІ з'езду КПСС — даярку Надзею Янайлеўну Бяляўскую (справа).

Фота А. Лукашова.

ДЛЯ ВАС, ЖАНЧЫНЫ!

ДВА гады таму назад я прыняў удзел у турыстычным падарожжы вакол Еўропы. Амаль у кожнай краіне, куды прыйшлі цеплаход «Перамога», нас па-сябровуску вітаў просты народ. Людзі з цікаўнасцю разглядалі нашы касцюмы, асаблівую ўвагу звязралі на жанчын. Аказваецца, буржуаз-



Шмат зроблена і робіцца ў нашай краіне для працоўных, для задавальнення бытавых патрэб насельніцтва. Але, жаль, яшчэ ёсьць і недахопы. Чаму ў пакупнікоў мала радасці, калі яны разглядаюць новую мэбллю? Таму што, напрыклад, гэты кухонны буфет дарагі, і якасць яго магла быць куды лепшай.

ная прэса ўсяляк паклёнічала на савецкую жанчыну, малювала яе як мужападобную істоту, якая апранаецца без густу ў касцюмы толькі цёмных колераў.

Як жа дзівіліся праstryя людзі Францыі, Італіі, Швецыі, бачачы, што віратка савецкіх жанчын адметна густам, зграбнасцю, прыгожымі танамі.

І сапраўды, нашы жанчыны любяць і ўмеюць апранацца. Толькі не заўсёды яны мелі такую магчымасць. У гады першых пяцігодак або ў віленскія часы савецкаму народу было «не да моды». А цяпер мы стаім на парозе цудоўнага заўтра. Мы можам і зробім мно-

гае, каб наша жанчына апранала ся яшчэ прыгажэй, каб мела ў сваім быце ўсё, што палягчае хатнюю працу.

У гэтае «многае» ўваходзяць новыя сотні магазінаў, поўныя ўсялякіх тканін, трыватажу, блязвы, гатовага адзення, абутку... Сюды ўваходзяць атэлье, майстэрні, камбінаты бытавога абслугоўвання, дзе можна заказаць патрэбную реч. Сюды ж адносіцца і работа Мінскага Дома мадэлей, канструктары і мадэльеры якога распрацавалі больш 250 мадэлей верхняга і лёгкага жаночага адзення. Швейныя прадпрыемствы Беларусі поўным ходам асвойваюць іх. Сёлета на прылаўкі магазінаў выйдзе больш 2 мільёнаў розных касцюмаў, паліто, сукенак, выкананых па навейшых фасонах Мінскага Дома мадэлей.

Дружны творчы калектыў Дома мадэлей распрацоўвае не толькі фасоны, але і цэлія ансамблі зімовых і летніх касцюмаў, у якіх ўваходзяць абутак, пальчаткі, сумачкі... Да прыгожай сукенкі з недарагой шарсцянай тканіны можна набыць і выгодныя туфлі і элегантную сумачку. У ансамблі веснавых касцюмаў уваходзяць: дэмісезоннае паліто са спадніцай, блузкай

і сукенкай. Дзяўчата змогуць набыць прыгожыя і разам з тым скромныя сукенкі з лёгкіх светлых тканін для выпускнога балю, а мадэлья — для шлюбу. З'явіцца ў продажы касцюмы для адпачынку, спорту, работы.

З чаго будуць пашыты ўсе гэтыя рэчы?

Прадпрыемствы тэкстыльнай прамысловасці, працуючы над новымі тканінамі, прадугледзелі многае: і якасць, і расфарбоўку, і кошт. Новыя тканіны для верхніх жаночых рэчаў будуць прыгожай выпрацоўкі, недарагія па цане, разнастайных колераў, з перавагай светлых далікатных таноў.

Гродзенскі суконны, Мінскі тонкасуконны, Мінскі камвольны камбінаты забяспечаць матэрыялам не толькі швейныя прадпрыемствы, але і гандлёвую сетку. Калі жанчына сама захоча пашыць сабе касцюм або паліто, яна знайдзе ў продажы трывко «Мінскае» стракаттаканае, драп жаночы чысташарсцяны, драп жаночы паўшарсцяны, палітовую тканіну «Вавёрачка», метро, габардзін, бастон, трывко...

Рэспубліка ўзбагацілася прадпрыемствамі штучнага футра. Хутка ўвойдзе ў строй Маладзечанскі



Гандлёвая сетка сталіцы папоўнілася новымі магазінамі. Мінчане хутка даведаліся пра магазін «Моднага адзення». Там заўсёды можна падабраць па густу сукенку, касцюм, паліто.

На здымку: прадаўшчыца магазіна прэпануе пакупнікам дэмісезоннае паліто.

завод штучнага каракулю, а праз год-два — Віцебскі мутонавы завод. Ужо сёлета нашы жанчыны змогуць набыць паўпаліто са штучнага каракулю.

У нас выпускаюцца тканіны і трыватаж з розных штучных волокнаў. Любяць жанчыны блузкі, бялізну з тонкага капрону і нейлону. Трыватажныя фабрыкі «КІМ» (Віцебск), «8-га сакавіка» (Гомель), імя Дзяржынскага (Бабруйск) і іншыя выпусцяць звыш 8 мільёнаў штук рознага трыватажу, а панчох і шкарпэта — 29 мільёнаў пар. Падабаюцца жанчынам зручныя ў носцы, прыгожыя шарсцянія жакеты, кофтачкі розных фасонаў і расфарбовак. Наши трыватажнікі выпусцяць іх паўмільёна. З'явяцца ў продажы і розныя шаўковыя трыватажныя блузкі.

А як практычны летам шкарпэткі з капрону! Вытворчасць іх ужо асвоена — прадаюцца шкарпэткі з гафрыраваным борцікам, з гумавай жылкай. Хутка з'явяцца ў продажы новыя фасоны верхняга трыватанку з начосам з капронавага ворсу, з пражкі фасоннай круткі, з паўшэрсці з капронам або віскозай, з баваўнянай пражкы з віскозай. Прадпрыемствы трыватажнай прамысловасці будуть выпускаць ансамблі: шарсцянія кофтачкі са світарами, камплекты бялізны з разнастайнай расфарбоўкай і аздобай.

У Мінску і Віцебску адкрыты спецыяльныя атэлье ад фабрыкі «КІМ», якія прымаюць індывідуальныя заказы на трыватажныя шаўковыя і капронавыя вырабы. Тут можна заказаць сукенкі, блузкі, бялізну патрэбнага размеру і

трыватажныя вырабы Віцебскай фабрыкі «КІМ» носіць, бадай што, кожны грамадзянін нашай краіны. Кіраўнікі прадпрыемства адкрылі ў цэнтры Віцебска трыватажнае атэлье. (Есць такое атэлье і ў Мінску.) Тут прымаюцца заказы на пашыўку з віскознага трыватажу, капронавага палатна, баваўнянага начосу тэнісан, кашуль, блузак, сукенак, бялізны, дзіцячых касцюмчынаў.

На здымку: у прымечнай Віцебскага атэлье. Закройчыца Т. І. Бубарнава прымярае капронавую блузну Надзі Цяплухінай — работніцы фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Фота С. Капелькі.



фасону, можна набыць і гатовыя вырабы. Гэта вельмі зручна. Атэлье атрымалі шырокое прызнанне.

Да прыгожага касцюма трэба падабраць і абутак. Абутковыя фабрыкі рэспублікі ўвялі новыя фасоны і мадэлі абутку. Ужо сёлета будзе выпушчана чатыры з паловай мільёны пар туфляў і бачінак, басаножак, мадэльнага абутку на розных абцасах (для вуліцы, на скураной падэшве, з уцепленай падкладкай, тэкстыльнага і г. д.).

Вялікім попытам карыстаецца ў нас абутак рантавы і допельніаклеявы. Таму абутковыя фабрыкі значна павялічыць яго выпуск. Фабрика імя Калініна выпусціць больш мільёна пар абутку, зробленага беззаяжным спосабам. Ён лягчэй і мацней звычайнага, больш эластычны і танны.

Новыя фасоны абутку па мадэльных узорах Усесаюзной Гандлёвой палаты выпускаюць Віцебская, Магілёўская, Лідская абутковыя фабрыкі.


Для вас, жанчыны, прадпрыемствы рэспублікі выпусцяць розных рэчаў больш 45 мільёнаў штук! Кожная з вас знайдзе сабе па густу і сукенку, і абутак, і трыватаж і абавязковая з удзячнасцю ўспомніць з'езд будаўнікоў камунізма, які зацвердзіў грандыёзны план будаўніцтва светлай будучыні. Усё, што зроблена для вас, зроблена па плану новай сямігодкі, якая адкрывае эпоху сонечнага жыцця. Камунізм не ёсць нешта далёкае, а зусім блізкае — наша заўтра. І мы ўжо сёння бачым пачатак гэтага сонечнага жыцця.

I. АСТАФ'ЕУ,
намеснік начальніка Упраўлення
лёгкай прамысловасці Саўнапраса
БССР.



Некалькі год назад часопіс «Работніца і сялянка» выступаў з прапановай арганізаціі пры магазінах, дзе прадаюцца тканіны, куткі «Шыйце самі». Пропанова была падтрымана. Цяпер амаль у кожным магазіне «Тканіны» працујуць закройшчыцы. Гэта вельмі добра! Толькі ў Цэнтральным універмагу працујуць чатыры закройшчыцы, але задаволіць усіх не паспяшаюць.

2



Што гаварыць, прыемна жанчынам атрымаць чистую, добра накрухмаленую і выпрасаваную бялізну.

Механічная пральня № 2 у Мінску працуе здзіснені з нагрузкай. Жанчыны ахвотна карыстаюцца яе паслугамі. Але шкада, што янасць мыцця ў апошні час знізілася.

На здымку: выдача чистай бялізны.

Фота П. Нікіціна.

Жонка, друг і саратнік Ільіча



Н. К. Крупская.

ДВАЦЦАЦЬ шостага лютага споўнілася 90 год з дня нараджэння Надзежды Канстанцінаўны Крупской. Вялікае, светлае, цудоўнае жыщё пражыла гэтая выдатная жанчына. Усе свае вялікія веды, сілы і энергію, усё сваё жыщё без астатку аддала яна партыі, людзям, якіх бязмежна любіла.

У канцы мінулага стагоддзя ў прамысловых ускраінах Піцера сярод рабочых вячэрній нядзельнай школы з'явілася маладзенькая настаўніца Надзежда Канстанцінаўна. Ужо тады была яна палымяным пропагандыстам ідэй марксізма. Пра гэты час яна пазней пісала: «Як толькі начала раскрывацца перада мной ролі, якую рабочы павінен адыграць у справе вызвалення ўсіх працоўных, так нястрымна пацягнула мяне ў рабочае асяроддзе, да работы сярод рабочых».

Дружба з Уладзімірам Ільічом Ленінім, якая перайшла затым у каханне, на ўсё жыщё злучыла ў моцны саюз гэтых прафесіянальных рэвалюцынероў. Надзежда Канстанцінаўна заўсёды была разам з вялікім геніем рэвалюцыі.

Жыщё, поўнае нястач і праследаванняў з боку царскай ахранкі, турмаў і ссылак, велізарнай тытанічнай работы, якая мяжуе з подзвігам, пачалося для Надзежды Канстанцінаўны вельмі рана.

У 1896 г. Уладзіміра Ільіча высылають у далёкае сібірскае сяло Шушанскае. Каб не разлучацца з ім, Надзежда Канстанцінаўна просіць накіраваць яе замест Уфы адбываць свою ссылку ў Шушанскае. Паводзінамі маладой рэвалюцынеркі нямала здзівіліся судовыя ўлады. Яшчэ не было выпадку, каб у іх хтонебудзь прасіцца па сваёй волі ехаць у далёкую, глухую і халодную тайгу.

І вось па ўхабістай дарозе на перакладных у далёкі пакутлівы шлях накіроўваецца Надзежда Канстанцінаўна. Усю дарогу яна не выпускае з рук лямпу з зялёнym абажурам — падарунак Ільічу, правільней неабходную реч, якой ён быў пазбаўлены ў ссылцы. Клопаты аб чалавеку характэрны для ўсяго жыцця Надзежды Канстанцінаўны. У Шушанскім яна стала жонкай Уладзіміра Ільіча, яго другам, вернай саратніцай у барацьбе.

Успамінаючы пра той час, Надзежда Канстанцінаўна з уласцівай ёй скромнасцю аднойчы сказала: «У ссылцы я выйшла замуж за Уладзіміра Ільіча. З таго часу маё жыщё ішло следам за яго жыщём, я дапамагала яму ў работе, чым і як магла. Расказваць аб гэтым — азначала б расказваць гісторию жыцця і работы Уладзіміра Ільіча».

Так, Ільіч не быў адзін. Поплеч з ім заўсёды знаходзіўся яго верны друг і саратнік — Надзежда Канстанцінаўна. Яе жыщё ішло не толькі следам за жыщцем Ільіча. Яна займала адказныя кіруючыя пасты на партыйнай і савецкай работе. Партыя ведае Надзежду Канстанцінаўну як сакратара газеты «Іскра», якая выходзіла з 1901 года за граніцай. Яна вядзе канспіратыўную перапіску «Іскры», якіх цэнтра партыі, з радам гарадоў Расіі, з многімі падпольщикамі, прыцягваючы іх увагу да задач, выстаўленых Ленінным.

У рэвалюцыйны дні 1905 года Уладзімір Ільіч і Надзежда Канстанцінаўна прыязджаюць у Расію, і яна адразу ж накіроўваецца за Неўскую заставу да рабочых, каб весці сярод іх пропагандысцкую работу. У гэты час яна выконвае абавязкі сакратара ЦК партыі.

Пасля паражэння рэвалюцыі, у канцы 1907 года, жорсткі разгул рэакцыі прымушае Леніна пакінуць радзіму. Партыя ідзе ў глыбоке падполле. Шмат гадоў Надзежда Канстанцінаўна зноў вядзе вялікую перапіску з нелегальнімі партыйнымі бальшавіцкімі арганізацыямі і паасобнымі рэвалюцыянерамі. У самыя цяжкія для партыі часы яна захоўвае бадзёрасць і нястомнасць у работе. Яна з'яўляецца адным з арганізатораў жаночага часопіса «Работница» (1914 г.), у першым нумары якога змяшчаецца яе артыкул.

Надзежда Канстанцінаўна заўсёды надавала вялікае значэнне выхаванню жаночых мас, якія з'яўляліся надзейным рэзервам у барацьбе рабочага класа за вызваленне ўсіх працоўных. Яшчэ ў Шушанскім яна напісала выпушчаную пазней за граніцай брашуру «Жанчына работніца».

У 1915 годзе яна прымае ўдзел у міжнароднай жаночай канферэнцыі, адстойваючы там пазіцыю бальшавікоў у пытанні аб вайне і адносінах да II Інтэрнацыянала.

У дні Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі яна трymае сувязь з кулямётным палком, прымае ўдзел у арганізацыі і ўзбраенні рабочых і ў падрыхтоўцы сандружынніц.

З перамогай Каstryчніка Надзежда Канстанцінаўна займаецца стварэннем культурна-асветных установ.

Ленін падкрэслівае, што ў краіне непісьменнай нельга пабудаваць сацыялізм. І з першых кроکаў Савецкай улады Надзежда Канстанцінаўна шмат сіл аддае наладжванню работы па ліквідацыі непісьмен-

насці і малапісменнасці працоўных. Ва ўмовах го-
ладу і разрухі, нягледзячы на сабатаж нефтарой
часткі інтэлігенцыі, у краіне ствараюцца школы, курсы,
бібліятэкі, клубы, хаты-чытальні.

На будаўніцтва новага жыцця трэба было ўзняць
мільёны працоўных. Але без вялікай растлумачаль-
най работы сярод іх аб гэтым нельга было і думаць.
Па расшэнню VIII з'езду партыі ствараюцца агіт-
брыгады. Н. К. Крупская, не зважаючы на абва-
стрэнне базедавай хваробы, працуе на адным з агіт-
парахадаў «Чырвоная зорка», які курсіруе ўверх
і ўніз ад Ніжняга (цяпер горад Горкі). Зараз не-
магчыма дакладна падлічыць, колікі разоў выступіла
тады яна на мітынгах, сходах, нарадах.

Зусім немагчыма ў кароткім артыкуле расказаць
аб жыцці і дзеяніасці чалавека такой вялікай души,
віднага дзеяча Камуністычнай партыі і Савецкай
дзяржавы, як Надзежда Канстанцінаўна Крупская.

Надзежда Канстанцінаўна вельмі ўважліва сачыла
за парасткамі ўсяго новага. У яе кнізе «Жанчына
краіны Саветаў — раўнапраўны грамадзянін» са-
бранны артыкулы, напісаныя ёю па жаночаму пы-
танню за 20 год. Чытач добра ўяўляе сабе, як ра-
зам з барацьбой за ўладу і ўмацаванне Саветаў, у су-
вязі з развіццём прамысловасці і калектывізацыі
сельскай гаспадаркі, з агульным ростам культуры
у краіне ўсё шырэй і шырэй
разгорталася работа сярод
жанчын усіх нацыянальнас-
цей, расла іх свядомасць
і актыўнасць ва ўсім нашым
шматгальным жыцці.

Надзежда Канстанцінаўна
уважліва сачыла за ростам
свядомасці працоўных жан-
чын. Выступаючы на розных
нарадах, канферэнцыях, у
друку, яна ўвесі час пад-
крэслівала, што раўнапраўе
жанчыны можа ажыццяўіцца
толькі пры ўмове яе ўдзелу ў
грамадской работе, у агуль-
най прадукцыйнай працы
на карысць свайго народа.

Надзежда Канстанцінаўна
уважліва прыслухоўвалася
да голасу простых работніц і
сялянак. На адкрыцці сель-
скагаспадарчай выстаўкі ў
Маскве выступала беларус-
кая сялянка Вольга Капацэ-
віч са Случчыны. Паслухаў-
шы яе расказ аб новым жыц-
ці ў вёсцы, Надзежда Кан-
станцінаўна павезла яе да
Леніна. Уладзімір Ільіч быў
тады хворы, але, як заўсёды,
глыбока цікавіўся жыццём
народа. Ен падрабязна рас-
пытаў сялянку аб жыцці-
быцці. Бачачы яе саматкане
адзенне і лапці, ён загадаў апрануць яе, даць ёй
плуг, некалькі пудоў жыта і крыху насеннай каню-
шыны для калектывнай гаспадаркі.

Сувязь з масамі з'яўлялася неад'емнай рысай ха-
рактару Надзежды Канстанцінаўны. Апрача велізар-
най работы ў галіне народнай асветы, напісаных яе
рукою каля 100 работ па самых разнастайных пы-
таннях гісторыі рэвалюцыйнага руху, педагогікі, будаўніцтва
сацыялізма, яна заўсёды лічыла абавязко-
вым для сябе выступаць на сходах і мітынгах пра-
цоўных. Усімі сіламі яна садзейнічала росту розуму
і свядомасці савецкага чалавека. Яна знаходзіла час

і для размовы з Вольгай Капацэвіч і для напісання
прадмовы да кніжкі «Пісьмы на волю» нашай бела-
рускай камсамолкі Веры Харунжай, якая тады жыла
і змагалася ў панская Польшчы.

Вялікай працавітасцю вызначалася ўсё жыццё
Н. К. Крупской. Яна не спыняла работы нават у часе
хваробы Уладзіміра Ільіча, калі, як яна сама гава-
рила, «як па абрыву ходзіш».

Мужна і стойка перанесла яна смерць Леніна.
У газеце «Правда» ад 30 студзеня 1924 года яна вы-
ступіла са зваротам да работніц і сялянак з прычыны
смерці Леніна, у якім прасіла не выліваць свайго
смутку па Ільічу ў зневяне шанаванне яго асобы.
«Не наладжвайце яму помнікаў, палацаў яго імя,
пышных урачыстасцей у яго памяць і г. д. Усяму гэ-
тому ён надаваў пры жыцці так мала значэння, так
быў супроць гэтага... Хочаце ўшанаваць імя Уладзі-
міра Ільіча, — наладжвайце яслі, дзіцячыя сады,
дамы, школы, бібліятэкі, амбулаторыі, бальніцы,
дамы для інвалідаў і г. д. І самае галоўнае — да-
вайце ва ўсім праводзіць у жыццё яго запаветы».

Не любіла Надзежда Канстанцінаўна і сама пыш-
ных юблеяў. Член партыі з 1903 г. Т. Людвінская
ўспамінае, як старая бальшавікі хацелі адзначыць
65-годдзе Надзежды Канстанцінаўны, а яна не зга-
джалася, нават выехаць хацела ў гэты дзень з Ма-
сквы. Але вось вітаць яе прышлі піянеры, камса-



У. І. Ленін і Н. К. Крупская.

мольцы, тт. Крыжаноўскі і Дзімітраў. Тады Надзеж-
да Канстанцінаўна выступіла з прамовай, якую за-
кончыла кранающим і значым зваротам да моладзі.
«Ведаю, — гаварыла яна, — нашу моладзь, ведаю
нашу дзетвару, ведаю піянераў; змена расце, змена
давядзе справу да канца». Так, змена закончыць
справу камуністычнага будаўніцтва, якой Надзежда
Канстанцінаўна аддала сваё славнае жыццё — жыццё
барацьбіта, палымянага трывуна і пропагандыста
ідэй марксізма-ленінізма. Памяць аб нястомнім ба-
рацьбіту за справу камунізма захаваецца ў вяках.

Аляксандра УС

ЗАЙЗДРОСНЫ ЛЁС

Г ОРАД яшчэ ахутвала туманная заслона зімовай раніцы, калі Сцепаніда Вавілаўна вышла з дома. Учора ўвечары яна загадала зрабіць у начную змену запас навояў і перавесці круцільныя верацёны на прыгатаванне ўтку. І цяпер хацелася хутчэй да-ведацца, ці выканана распараджэнне, бо ад яго залежала рytмічная работа цэха.

Макараву — дачку рабочага Копысьскага завода кафельных плітак — ведаюць тут многія. У 1930 годзе, восемнаццатойднай дзяўчынай, прышла яна вучыцца ў Віцебскі швейны тэхнікум і з того часу ўсё сваё жыццё звязала з гэтым горадам.

З тэхнікума яе накіравалі на фабрыку «КІМ» — адно з буйнейших прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Энергічная, рашуча і настойлівая, яна праз два гады становіцца начальнікам змены панчошнага цэха, дзе працуе да 500 чалавек.

У 1937 годзе Макараву прымайць у партыю і неўзабаве выбіраюць сакратаром камсамольскага камітэта фабрыкі. Потым вайна, эвакуацыя.

1948 год. Макарава — сакратар партарганізацыі. Разам са сваімі былымі сяброўкамі па работе — Раманоўскай, Святагоравай, Зіпельт і іншымі, якія таксама вярнуліся з эвакуацыі, яна, зака-саўшы рукавы, удзельнічае ў аднаўленні фабрыкі.

Прадпрыемства хутка набірае сілу, нарощвае прамысловую магутнасць. Макараву пераводзяць на работу ў гарком партыі, а потым выбіраюць старшинёй выканкома Савета дэпутатаў працоўных Кастрычніцкага раёна горада. Аднак Сцепаніда Вавілаўна па-ранейшаму рвецца на вытворчасць, дзе ўсё так блізка і знаёма. І калі ў 1955 годзе ёй прапануюць пасаду дырэктара шоўкаткацкай фабрыкі, якая будзеца ў Віцебску, Макарава з радасцю прыме на-значэнне.

Нялёгка было асвойвацца на новым месцы. У 1956 годзе, калі фабрыка яшчэ была ў стады будаўніцтва, ёй ужо давялі праграму, разлічаную на поўную праектную магутнасць. Не хапала абсталявання, кваліфікованых кадраў. І толькі дзякуючы цвёрдасці хэ-



Сцепаніда Вавілаўна Макарава.

рактару і настойлівасці Сцепанідзе Вавілаўне ўдалося пераадолець, здавалася б, неймаверныя цяжкасці.

Цяпер засталіся ззаду і клапатлівыя паездкі ў Мінск, і бяssonныя ночы. Шоўкаткацкая фабрыка — адно з буйнейших прадпрыемстваў Віцебска — не толькі моцна стала на ногі, але і трymae першынство ў рэспубліканскім спаборніцтве. Програму 1958 года калектыву фабрыкі завяршыў 16 снежня і выпусціў на паўтара мільёна рублёў звышпланавай прадукцыі. Адкрыццё ХХІ з'езду КПСС фабрыка сустрэла датэрміновым выкананнем студзенёўскага задання.

Аднак уперадзе яшчэ непачаты край работы: устаноўка новых 500 ткацкіх станкоў, павелічэнне выпуску тканіны ў 3 разы. Восьчаму і сёння Макарава паднялася раней часу. Яна не заходзіць у свой кабінет, бо ведае, што адтуль не хутка выберацца. Расправнушыся ў агульным гардэробе, яна спяшае ў цехі, ідзе ад машыны да машыны, ад станка да станка, гутарыць з рабочымі, выслюхоўвае іх скаргі, высвятляе, ці ўсё ў пададку, ці спраўна абсталяванне, ці хапае пражы, ці забяспечаны ткачыхі ўтком.

Вось яна спынілася каля тка-

чыхі Петуховай, у якой быў сумны, хваравіты выгляд.

— Што з табой, Каця?

З размовы высветлілася, што ў Кацярыны не склалася сямейнае жыццё. Ледзь паспела выйсці замуж, як муж пачаў здзеквацца з яе, біць, а калі зацяжарыла — не захацеў жыць разам. Ад гора і сораму перад сяброўкамі Каця вырашыла кінуць фабрыку і ўжо напісала заяву.

Сцепаніда Вавілаўна не адзін год ведала Петухову і блізка прыняла яе гора да сэрца. Папрасіла зайсці пасля змены і доўга гутарыла з маладою ткачыхай. Потым парыла старшыні фабкома Веру Райчавай:

— Трэба дапамагчы Каці. Няхай з'ездзіць у дом адпачынку, апамятаеца. А вернецца — таксама не пакрыўдзім.

Праз некалькі дзён Петухова ўжо адпачывала, а да мужа ўжылі меры грамадскага ўздзяяння.

Чулыя і ўважлівія адносіны да людзей — харктэрная рыса Сцепаніды Вавілаўны.

— Мы яшчэ мала працуем з людзьмі, мала аб іх клапоцімся, — зазначае яна. — Есць у нас майстар Васіль Карапёў. Сапраўдны майстар сваёй справы. Добра ведае тэхніку, усё гарыць у яго падрукамі. Але за тэхнікай не бачыць людзей. Яму вырабі пабольш метраў, ды дай план, а што творыща ў чалавека на душы — гэта яго не цікавіць.

І Сцепаніда Вавілаўна вучыць майстроў, начальнікаў участкаў і змен цярпліва выхоўваць людзей, быць патрабавальным і разам з тым чулым адміністраторам. Яна не пашкадуе ні сіл, ні часу, каб дапамагчы чалавеку выпраўіцца. Але калі замест выпраўлення ён паўтарае памылкі, не хоча лічыцца з думкай калектыву, з інтарэсамі вытворчасці, дырэктар праяўляе цвёрдасць харктару.

Памочнік майстра Калатоўкін гаворыць:

— Многім мужчынам трэба павучыцца ў нашай Сцепаніды Вавілаўны, як кіраваць прадпрыемствам.

Працоўныя Віцебска выбралі Сцепаніду Вавілаўну Макараву дэпутатам Вярховнага Савета БССР.

М. ЯСТРАБАУ

ЛЯ СІНЯГА МОРА



Аляксандар МИРОНАЎ

ЛЕТАМ тут асабліва прыгожа: у бясхмарным небе ззяс сляпуча-яркае сонца, гарачымі праменнямі залівае сакавітую зеляніну ўзгоркаў і ласкавы блакіт мора ля іх падножжа. Глядзіш на ўсё гэтае хараство, і здаецца, быццам не ў калгасе імя Тэльмана знаходзіцца ты, не ў некалькіх дзесятках кіламетраў ад Мінска, а далёка-далёка на поўдні, на бёразе цудоўнага Чорнага мора...

Але — так толькі здаецца. Глянеш вакол і бачыш — наша зямля, беларуская, нашы родныя людзі і жывуць, і працуць, і будуюць новае жыццё на берагах маладога Мінскага мора.

Два гады назад яго яшчэ не было. Там, дзе цяпер марское дно, распасціраліся калгасныя лугі, з якіх тэльманаўцы збіралі столькі сена, што яго на цэлы год з лішкам хапала для ўсяго пагалоўя арцельнай жывёлы. Багацце заліўных лугоў і абумовіла асноўны вытворчы профіль калгаса. Мясо і малако здаўна былі галоўнымі відамі яго прадукцыі. А на ворных землях нядрэнна радзіў лён.

Так і жылі: лён, малако, мяса. Можа і працягвалі б так жыць, усё больш увагі надаючы лёну, які цалкам сябе апраўдаў. У 1957 годзе за рэкордныя ўраджаі лёну калгас імя Тэльмана на Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы быў узнагароджаны дыпломам другой ступені, атрымаў у прэмію грузавы і легкавы аўтама-

блі. Нядрэнных поспехаў дабіліся і калгасныя жывёлаводы. Што яшчэ трэба? Працуй у тым жа напрамку, дабівайся новых поспехаў...

Аднак акалічнасці склаліся інакш: і калгасныя землі, і заліўныя лугі назаўсёды скрыліся пад водамі штучнага Мінскага мора. Вось калі давялося задумацца. Што ж рабіць? Як далей жыць? Няўжо мяняць самую сутнасць вытворчасці, а калі мяняць, то ў якім напрамку?

Ермалай Паўлавіч Марголін — старшыня арцелі — паспей ужо моцна ўжыцца ў калгасную сям'ю. Усё, што дорага кожнаму тэльманаўцу, не менш каштоўна і для старшыні. Энергічны чалавек, які ўмее зазірнуць у будучыню і ўбачыць у ёй саме важнае, ён вырашыў, што мяняць профіль калгаса няма нікага сэнсу, тым больш, што і карыснай ворнай зямлі ў арцелі не так ужо многа: усяго каля чатырохсот гектараў. «На зборжавых культурах тут не разгонішся, — разважаў ён. — Сеялі лён — і будзем сеяць: ён сябе апраўдаў. А скрытыя морам сенажаці заменім вырошчваннем кармавых культур. Будзе ў нас і лён, і малако, і мяса».

І тут жа прышла яшчэ адна думка: а ці нельга выкарыстаць мора, атрымаць прыбытак і ад яго?

Многіх гасцей прымаў у сябе калгас: навуковых работнікаў з Мінска і з Масквы. Думалі, прыкідвалі, прапаноўвалі, то адно, то другое, і ўрэшце сумесна вырашылі, што калгасу будзе карысна разводзіць вадаплаўную птушку. Займаўца ж гэтым калгасы, асабліва ў Стадрапальскім краі, на Доне, на Кубані. Маюць велізарныя прыбыткі ад птушкагадоўлі. Чаму ж не паспрабаваць і нам?

Так ранній вясной 1957 года на берагах Мінскага мора з'явіліся ніколі не бачаныя тут павольныя і важныя качкі пекінскай пароды. Белыя, як снег, буйныя, незвычайна пышныя ў сваіх густых пер'евых футрах, яны даволі прыхильна сустрэлі новыя абставіны. Вады — колькі хочаш, а што яшчэ трэба?

Але хутка аказалася, што адной вады для іх мала. Успамінаючы той трывожны для калгаса час, пажылая птушніца Ніна Іванаўна Садоўская расказвае:

— Колькі гора паспытаці мы, колькі слёз пралілі, — словамі не перадаць. Глядзіш, качка як качка: ходзіць, пакраквае, есць — лепш не трэба, траўку пашчыпвае. І раптам кракне так жаласна, распусціць крылле і — кулік на бок, падрыгае лапкамі: усё, мёртвая. Чаму? Што



Птушніца Ніна Іванаўна Садоўская.



Птушніца Алена Барысаўна Гапон збірае качыныя яйкі для адпраўкі на інкубатор.

за напасць? І песьцілі яс, і даглядалі не горш дзіцяці. Нішто не дапамагала. Не паверыце, іншы раз раніцай прыдзеш на птушнік, а там трупы качыныя, куды ні зірні.

— Мы ўжо хацелі зусім адмовіца ад гэтай справы, — дадае яе сяброўка птушніца Алена Барысаўна Гапон. — Прасілі старшыню: перавядзіце на якую хочаце работу, а з гэтай звольце. Няма сіл глядзець, як яны дохнуць.

Зусім, здавалася, здаровыя і вясёлыя «пекінкі» гінулі адна за другой. За першы год калгас страціў без малога чацвёртую частку птушынага пагалоўя. Не дзіва, што руکі апускаліся не толькі ў птушніц. Сам Ермалай Паўлавіч, калгасны аграном Дэмітрый Барысавіч Лагафет, заатэхнік Лідзія Іванаўна Васіленка пачыналі задумвацца: ды ці можна разводзіць пекінскіх качак у нашых, беларускіх, умовах, ці не згубны для іх наш клімат?

Асабліва непакоілася Лідзія Іванаўна, якая проста з інстытуцкай партыі прыбыла ў калгас імя Тэльмана. І раптам — такая напасць! Хоць ты кідай усё ды ўцякай, куды вочы глядзяць. Як заатэхнік, яна адчувала сваю адказнасць за пагібель качак. Але як будзе адказваць, калі ў Гродзенскім сельскагаспадарчым інстытуце далі ёй самыя агульныя, вельмі павярхойныя веды па птушкага доўлі, калі нічога канкрэтнага не гаварылася аб хваробах і прычынах пагібелі вадаплаўнай птушкі? Заставалася адно: прасіць дапамогі ў вучоных.

Старшыня калгаса звярнуўся зноў і да мінчан, і да масквічоў. У калгасе зноў пабывалі многія спецыялісты, і кожны раіў іешта іншае ад свайго папярэдніка. А качкі, як на злосць, працягвалі дохнуць.

Ніна Іванаўна Садоўская німала пражыла на свеце, была на сваім вяку і добрае, і дрэннае. Як у добрай гаспадыні, была ў яе і ёсьць цяпер свая жыўнасць: і карова, і куры, і качкі. Яна дзівілася: чаму ж свае качкі жывуць, што называеца працвітаць, а калгасныя дохнуць?

І простая, але з багатым жыццёвым вопытам калгасніца дадумалася да прычыны.

— Няправільна кормім мы іх, — падзялілася яна сваімі думкамі з маладым заатэхнікам. — Качка — яна сапрауды не можа жыць без вады. У вадзе і рыбка розная, і чарвякі, і апалонікі. Жабу зловіць — таксама праўглыне. Сваіх хатніх качак мы хлебам падкормліваем, а качкі з птушкафермы толькі зерне ды молатую кукурузу бачаць. Пучыць іх ад такой яды, вось і дохнуць. А ў рачулцы, што сеткаю пад вальер абароджана, ніводнай казюркі не засталося, даўно іх павыклёўвалі. Хоць што ні рабі, а без прыкорму з падзяжком не пакончыць.

Без прыкорму... Лідзія Іванаўна задумалася: правільна гаворыць Садоўская. Трэба даваць прыкорм. А які?

Пайшлі пошуки, доследы. Пачалі збіраць і прымешваць да корму дробна пасечаную свежую крапіву — падзеж паменшыўся, але не спыніўся. Тады сталі малоць на муку сушаныя хвойныя іголкі і таксама дамешваць да качыных страв — справа пайшла яшчэ лепш. А калі здагадаліся дадаць мясакасцяной, касцяной і рыбнай муки, качкі не толькі перасталі дохнуць, але на дзіва хутка пайшлі ў рост, прыбаўлялі вагу.

І перамога прышла. Ды такая, што калгаснікі толькі ахнулі: «пекінкі» аказаліся для арцелі літаральна залатым россыпам. На што 1957 год быў цяжкі ў гадоўлі качак, але яны і тады цалкам апраўдалі затраты. А наступны год прынёс нечуваны поспех. Качкі пекінскай падроды растуць вельмі хутка. Трэба ўсяго толькі два месцы для таго, каб з маленъкага жоўтага камячка — выведзенага ў інкубаторы — вырасла паўнаважная птушка, гатовая для забою. З ранняй вясны да позняй восені калгас можа адну за другой вырошчаць партыі гэтай качтоўнай птушкі. І што асабліва важна — «пекінкам» не патрэбны ні спецыяльныя памяшканні, ні вельмі складаны догляд. Даволі простай павеци, пад якой яны могуць схавацца ад моцнага ветру ці ліўню, і ўсё ў парадку. Толькі для матачнага пагалоўя прышлося набудаваць два ацепліныя баракі, дзе качкі праводзяць самыя марозныя зімовыя дні. А ў спакойныя, не вельмі марозныя дні, калі рэчка яшчэ не замерзла, яны і адсюль выбіраюцца на волю.

У 1958 годзе калгас імя Тэльмана таксама быў удзельнікам Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі. Але прышоў ён сюды не з лёнам, як за год да таго, а са сваімі пекінскімі качкамі. Аказалася, што тэльманаўцы не прости асвоілі працэс гадоўлі качак, а ў гэтай новай галіне вытворчасці па ўсіх паказчыках занялі першае месца ў Савецкім Саюзе. 106,7 цэнтнера першагатунковага качынага мяса з кожных ста гектараў ворнай зямлі — вынік, з якім прышоў калгас на Усесаюзную выстаўку!

Гэты поспех быў ацэнены і ўзнагароджаны па заслугах. Старшыня калгаса атрымаў вялікі залаты медаль выстаўкі, аграном Лагафет і заатэхнік Васіленка — малая залатая медалі. Шэсць калгасных птушніц, у тым ліку Ніна Іванаўна Садоўская і Алена Барысаўна Гапон, — вялікія сярэбраныя медалі і па швейнай машыне ў прэмію!

Немалых поспехаў дабіліся тэльманаўцы і па іншых галінах калгаснай вытворчасці. Збожжавых культур сабралі па 11 цэнтнераў з гектара замест планавых 10, ільнасемя і ільновалакна — па 9 цэнтнераў, або на 4 цэнтнёры больш, чым самі разлічвалі. Малака атрымалі па 3531 літру ад кожнай фуражнай каровы (на 231 літр больш узятых абавязацельстваў).

Але галоўны поспех прышаў ўсё ж на долю пекінскіх качак. Да чаго ж зручная і выгадная птушка! Гадаваць яе аоказалася выгадней, чым займацца свінагадоўляй. За адзін толькі мінулы год «пекінкі» прынеслі арцелі чатырыста тысяч рублёў прыбыту!

Калгас імя Тэльмана, як і кожны калгас нашай краіны, мае свае бліжэйшыя і далейшыя планы. У плане на новую сямігодку, складзеным з улікам важнейшай задачы, пастаўленай ХХІ з'ездам Камуністычнай партыі перед усім калгасным сялянствам, — у бліжэйшыя гады стварыць багацце сельскагаспадарчых прадуктаў, абагнаўшы ў гэтым напрамку Злучаныя Штаты Амерыкі, пекінскія качкі займаюць у тэльманаўцаў адно з важнейшых месц. Ужо сёлета яны ўдвая супроць мінулага года павялічыць пагалоўе птушынага статку і дадуць не 106,7 цэнтнера мяса з кожных ста гектараў ворнай зямлі, а роўна 200 цэнтнераў.

Яшчэ большыя поспехі чакаюць калгас у далейшым, калі ён збудуе ўласны забойны цэх. Тады можна будзе здаваць качак не «жывой вагой», разам з каштоўным пяром і пухам, а чистым мясам і прытым — непасрэдна ў мінскія магазіны, мінуочы звязваючыя, нарыхтоўчыя інстанцыі. Калі ўлічыць, што за кілаграм качынага пуху, па сучасных цэнах, калгас будзе атрымліваць па 60 руб., а за пяро па 40 руб., то стане зразумела, наколькі адразу ж узрасце калгасны прыбыток. Апрача забойнага цэха, калгас намеціў набудаваць свой інкубатар, каб адмовіцца ад паслуг інкубатора ў Мінску, сваю халадзільнью камеру. І ўсё гэта — справы, якія тэльманаўцы ажыццёвяць у гады сваёй вытворчай сямігодкі.

...Першага лютага, калі мы былі ў калгасе, птушніца Ніна Садоўская дастала з гнёздаў чатыры качыныя яйкі.

— Вось і наш год пачаўся, — усміхнулася яна. — Год працы і новых перамог.



Заатэхнік калгаса Лідзія Іванаўна Васіленка (злева) гутарыць з калгасніцай Мар'яй Антонавнай Гарадзечнай, якая нядайна прышла працаваць на птушкаферму.

Фота П. Нікіціна.

НА вокладцы гэтага нумара часопіса вы бы чыце фатаграфію Яўгеныі Дзмітраўны Жукоўскай — майстра друкарскага цеха поліграфічнага камбіната імя Якуба Коласа. У яе адкрытым і мілым твары столькі ўнутранай цеплыні, сумленнасці, прастаты. Яўгеныя Дзмітраўна (або проста Жэння, як яе тут называють) у апошні час — самы папулярны чалавек на камбінаце. Яна вылучана кандыдатам у депутаты Вярховага Савета Беларускай ССР. Таварышы па работе моцна паціскають яе руку, віншують з вялікай радасцю. Яўгеныя Дзмітраўне цяжка змераць глыбіню гэтай радасці, бо прышла яна нечакана, нягадана.

На перадвыбарчы сход Жэння ішла з лёгкай душой: жартавала, смяялася. А са сходу вышла ашаломленая. Трэба ж было так здарыцца, каб з паўтаратысячнага калектыву камбіната было названа імені яе імя. І адкуль узяліся для яе такія цёплія, шчырыя слова, што і працуе яна не шкадуючы сіл, што і грамадскі работнік з яе добры, што як жонка і маці яна прыкладная.

Як бы ўзрадаваліся, калі б дажылі, яе бацька і маці. Але іх даўно няма. І вось ужо не радасцю, а смуткам поўняцца Жэніны очы, калі яна ўспамінае жахі і горыч даўно перажытага.

...Чатыраццаты год ішоў Жэні, калі пачалася Вялікая Айчынная вайна. У школе і дома не раз з нянявісцю гаварылі пра фашыстаў. Але хіба магла яна думаць, што зверсты гітлераўцаў так блізка закрануть яе сям'ю? Быў у Жэні старэйшы брат, Змірок. Ціхі вясковы хлопец, ён у першыя ж дні фашысцкай няволі падоўгу не прыходзіў дадому, часам крадком з'яўляўся толькі ўночы і хутка знікаў разам з многімі аднавяскоўцамі. Жэння бачыла, як не спала начамі маці, як чакала яго тыднямі, месяцамі. І раптам па вёсцы разнеслася чутка: Міcio і яго партызанскіх таварышаў фашысты злавілі і пасадзілі ў Смалявіцкую турму.

Праз некалькі дзён да бацькоў Жэні з'явіўся паліцай і сказаў ім, каб ішлі па Змітрака ў Смалявічы. Праз хвіліну бацькі сабраліся і, не чуючи пад сабою ног, не пайшлі, а пабеглі ў Смалявічы. Але што гэта? Яшчэ здалёк яны ўбачылі, як фашысты зганяюць на плошчу народ, а ў цэнтры плошчы стаяць шыбеніцы. Матчына сэрца пачула нядобрае. Нема закрычала яна, калі сярод вязняў, якіх вялі на шыбеніцу, убачыла роднага сына.

Мінула семнаццаты год, а яшчэ і цяпер чуе Жэння жахлівы крык маці: «Сыночак мой, Міценка, родны, за што яны цябе, вылюндкі?»

Адзінаццаты чалавек амаль два тыдні віселі ў Смалявічах на шыбеніцах, і фашысты не дазволілі іх здымамаць: няхай вісяць на застрашэнне народа. Была сярод павешаных маладая жанчына — медсястра партызанскаага атрада. Перад тым, як павесіць маці, гітлераўцы на вачах у яе расстралілі яе дваіх маленьких дзяцей.

Фашысты хацелі запалохаць народ, а дабіліся адваротнага. У рады народных мсціўцаў падаліся многія аднавяскоўцы. Пайшла ў партызаны і чатыраццацігадовая Жэння, каб адпомсціць за роднага брата, за зганьбаваную зямлю.

К канцу вайны Жэння засталася круглай сіратой: не вытрымалі гора бацька з маці.

Савецкая ўлада тысячам сірот замяніла бацькоў. Адразу пасля вызвалення Мінска Жэння паступіла ў

СУМЛЕННАЯ, ПРОСТАЯ

рамеснае вучылішча поліграфістаў. І тут для яе пачалося новае жыццё — нялёгкае, нават цяжкае, але многаабяцаючае. Жэння з прагнасцю накінулася на падручнікі (да вайны толькі пяць класаў скончыла), настойліва авалодвала кваліфікацыяй, якую моцна палюбіла.

«Калі мы чытаем цікавую кнігу, — не раз думала Жэння, — мы з удзячнасцю гаворым пра аўтара, які яе напісаў. Разам з пісьменнікам сочым за лёсам яго герояў, хвалюемся за іх, спрачаемся з імі. А хіба ўспамінаем мы людзей, якія працеваляюць над кнігай? Хіба дзякуем тым, хто яе набіраў, друкаў, пераплітаў, хто фактычна данёс да нас слова пісьменніка? А гэта ж такая патрабная і пачэсная справа».

Адной з такіх і стала Жэння. Дзесяць год назад яна скончыла рамеснае вучылішча і пачала працеваць у друкарні імя Сталіна, спачатку памочнікам друкара, потым друкаром. Жэння не толькі добра спраўлялася са сваёй работай, але і была актыўнай камсамолкай, добрым грамадскім работнікам. Шмат год яе выбіралі старшынёй цехавага камітэта, членам фабкома.

Яшчэ ў рамесным вучылішчы прышло вялікае кахранне. І яе прафесія стала сямейнай. Абодва друкари, абодва поліграфісты. А калі новому поліграфічнаму камбінату спатрэбліліся кадры, Яўгеныя Дзмітраўна пайшла сюды разам з мужам. І зноў прафесія сямейная: абодва сталі майстрамі.

З вялікім замілаваннем і гонарам расказвае Яўгеныя Дзмітраўна аб работе камбіната. І гэта пачуццё мне так зразумела. У трэціццатыя гады я таксама працеваля ў самай вялікай Мінскай друкарні. У той час усё прадпрыемства размяшчалася на першым паверсе. Дома профсаюзаў. Была ў нас страшэнная цесната, усюды стаяў пыл. Памятаю, як атрымалі мы першае ўрадавае заданне: выпускіць да пачатку навучальнага года падручнікі. У суткі выпускалі па некалькі тысяч стандартных падручнікаў. Людзі працевалялі дзень і ноц, без выхадных, без адпачынку. Усе праходы, усе куточки былі завалены кнігамі. Ці маглі мы тады нават марыць аб такім прасторным, залітым сонцам будынку, які займае цяпер камбінат, атакіх складаных айчынных машынах, якія ў сто разоў паягчалі працу рабочага?

Мінскі поліграфічны камбінат імя Якуба Коласа па праву называють фабрыкай кнігі. Яго прадукцыя — сто тысяч кніг у суткі. Нас ніякімі лічбамі не здзівіш, але варта ўдумацца ў гэтую лічбу. Сто тысяч кніг кожныя суткі выпускае адзін камбінат! Вось дзе сведчанне нашага духоўнага багацця!

Вернемся, аднак, да Яўгеныі Дзмітраўны. У той незабытны вечар, калі прышла яна дамоў пасля перадвыбарчага сходу, доўга не маглі заснучы ні яна, ні муж, ні нават шасцігадовая дачушка Галачка.

— Мама, а хто такія дэпутаты? Гэта добрыя людзі?

— Мама, а ты не будзеш строгая? — дапытвалася Галя.

— Спі, дачушка, спі. Заўтра ў дзіцячы садзік спознішся, — угаворвала мама неўгамаваную Галачку. — Спі, дзяўчынка, спі. Дэпутаты — справядлівия людзі. Усімі сіламі яны стараюцца, каб спакойным быў твой сон, каб радасным было тваё дзяцінства. Тваё і ўсіх дзяцей нашай вялікай Радзімы.

М. УЛАДЗІМІРАВА

МОЙ НУМАР БЫЎ 24148

Ёсь падзеі, якіх ні час, ні самі мы не здольны выкрасіліць з памяці. Яны як бы выпалены раскаленым жалезам у нашым жыщі...

Такой вось распаленай мясцінай у майм асабістым жыщі быў «нумар 24 148»...

У мяне, як і ў мільёнаў савецкіх юнакоў і дзяўчат, фашисты адабралі самае дарагое — юнацтва. У 1941 годзе я толькі скончыла школу ФЗН пры швейнай фабрыцы імя Валадарскага ў Магілёве. Здала апошнія экзамены. Толькі атрымала пашпарт. І раптам на горад паляцелі бомбы...

Нас было ўсяго некалькі савецкіх чалавек, калі гітлерайцы знайшлі нас у жыце і пад ружжом аднялі ў лагер за калючы дрот... А потым нас загналі ў таварныя вагоны з саломай на падлозе, як жывёлу, везлі галодных да Польшчы... А там зноў перасадка — у другія вагоны, ужо з вядром вады і трима-чатырма буханкамі хлеба на 45—50 чалавек.

З гэтых вагонаў мы вышлі ўжо нявольнікамі лагера «Фюрстэнберг ін Макленбург».

Але тут у мяне здарылася бяды: сяброўка мая, з якой мы сышлі ў дарозе, захварэла на тыф. Я павінна была заставацца ў Германіі, але з дапамогай перакладчыцы, якая замяніла мой нумар, трапіла ў Нарвегію. Нас было куплены 250 чалавек для работы на рыбной фабрицы ў г. Буда і на востраве Гамерфест. Прарацавала я тут 4 месяцы. Аднойчы, калі на фабрыцы не было рыбы, нацыст-нарвег спытаў, хто пойдзе фарбаваць вентылятар на даху ўпаковачнага цеха. Я сказала, што пайду. Са мной пайшла яшчэ адна дзяўчына. Нам далі чырвоную фарбу, мы ўзялі два вялікія квадратныя аркушы белай паперы. Калі закончылі фарбаваць вентылятар, я намалявала зорку на ўвесе аркуш, а на другім серп і молат і пакінула на даху. Нацыст пайшоў паглядзець, як мы пафарбавалі вентылятар, і знайшоў там гэтыя аркушы. Ён адразу ж аднёс іх у гестапа. Мы, вядома, усе вельмі перажывалі, бо ў сваім пакоі я намалявала вельмі прыгожую зорку і напісала: «Няхай жыве міжнародны дзень 1 Мая». Калі тыя аркушы нацыст аднёс у гестапа, я схавала сваю зорку, што намалявала, у бараку.

І вось прыехалі гестапаўцы, усім нам сказалі стаяць моўчкі і ні з месца. Пачалі вобыск спачатку нашага пакоя. Мы стаялі ні жывыя, ні мёртвыя. Перавярнулі ўсе матрацы, усе рэчы, а скрынку, дзе знаходзілася зорка, не кранулі. Мяне забралі ў гестапа. Потым накіравалі на трох месяцы ў папраўча-працоўны лагер у г. Трондхейм. Тут мне давялося прасядзець у турме ўсяго некалькі дзён. І зноў у дарогу. Парадок — і горад Осло.

Ослайская турма запомнілася мне на ўсё жыццё сваімі галоднымі пацукамі. Яны адусюль з піскам кідаліся то на мяне, то адзін на аднаго. На шчасце, нядоўга тут давялося сядзець. З турмы мяне перавезлі ў лагер Грыні, блізка Осло, дзе я пачала выучыць нарвежскую мову, каб хоць крыху разумець самае неабходнае. У гэтым лагеры былі пераважна нарвежскія жанчыны і дзяўчыты. Сядзела там адна украінка, я і яшчэ адна руская эмігрантка (да яе мы адносіліся недаверліва).

Але рэжым у Грыні быў не такі жорсткі, як у жаночым канцэнтрацыйным лагере Равенсбрук, куды нас потым перавялі. З Осло нас прывезлі ў Гамбург. Тут, у турме, мы пакармілі вошай.

Змясцілі нас у адну цесную камеру, дзе даводзілася спаць, седзячы на саломе. Адсюль прывезлі нас у лагер смерці Равенсбрук. Як толькі мы вышлі з машын, нас здзівіла, што тут усе жанчыны стрыжаныя, у паласатых сукенках, з нумарам на грудзях. Над нумарам — чырвоны, а ў каго зялёны, жоўты, чорны трохвугольнік. На ногах драўляны абутак. Мы не паспелі разгледзець лагер, бо нас павезлі ў лазню. Там нас агледзелі і паздымалі, у каго былі, пярсцёнкі, гадзіннікі, медальёны. Выдалі паласатыя лагерныя сукенкі, нумары і вінклі, драўляны абутак. Мой нумар быў 24 148 і вінкель з літарай «Р», што абазначала «Руская». Лагерныя паліцыянты аднялі нас у каранціны блок-барак. Некалькі разоў у дзень выла сірена. А 4 гадзіне ночы абвяшчаўся пад'ём, праз паўгадзіны трэба было пастроіцца для апельлагернай праверкі. Стаем гадзін да восьмі раніцы, потым лічаць нас. А тым, хто працуе, трэба строіцца яшчэ па рабочых калонах. Месяц мы былі ў каранцінным бараку. Потым нашых нарвежскіх сяброў змясцілі ў барак да нарвегаў, а мяне і Зосю-украінку — у барак да рускіх. Але нарвежскія таварыши нас не забывалі. І гэта дапамагло многім з нас выцерпець лагерныя пакуты тых жудасных часоў.

Аднойчы я прыходжу з работы ў свой 30 блок, і мая сяброўка гаворыць, што мяне пераводзяць у 32 барак, дзе знаходзяцца смертнікі. Там блокавай аказалася немка. Яна ў мяне спытала, колькі мне год. Я ёй сказала: 18. Яна толькі прабурчала: «Кляйнс русіш бандыт...».

Аднойчы лагер абліцела вестка, што да нас прывезлі Розу Тэльман. Яе спачатку змясцілі ў 32 блок да нашых ваеннапалонных, але там да яе аднесліся з вялікай пашанай, што кіраўніцтву лагера не спадабалася. Тады яе перавялі ў наш блок. Я спала на нарах 3 паверху, блакавая на другім, а Роза Тэльман унізе. Я была з ёй вельмі кароткі час, але яна мне запомнілася сваёй мужнасцю і выскардствам. Яна сардэчна адносілася да ўсіх, хто падзяляў яе лёс. Неўзабаве мяне перавялі ў барак смертнікаў. Але лагернае кіраўніцтва вырашила аддзяліць усіх тых, хто працеваў. І нас пасялілі ў іншыя баракі.

У апошнія дні вайны вялася ўзмоцненая агітацыя супроты рускіх. Усім нацыянальнасцям прапанавалі ісці з лагера. Вядома, людзі строіліся, і аўзеркі вялі лагернікаў. Крематоры працавалі круглыя суткі. Дыхаць не было чым. Увесь лагер быў напоўнены смуродам ад чалавечых цел, якія гарэлі ў печах...

29 красавіка 1945 года нас вызваліў Другі Беларускі фронт...

Цяпер я жыву мірным і спакойным жыццём, радуюся на сваю цудоўную дачушку, выхаванку школы-інтэрната. Усё мінулае — толькі вельмі абрывістая ўспаміны аб жахах, якія, здаецца, чалавек не можа вынесці і ў сне... Перанеслі іх вельмі нямногія... Мільёны ж чалавечых жыццяў задыхнуліся ў крематорыях і засценках фашысцкіх канцлагераў... Няхай будуць тройцы праклятыя рукі, што іх будавалі. Няхай тройцы будзе пракляты той, хто іх прыдумаў!

Рэкі людской крыві і людскіх слёз нясе вайна. Праклён вайне павінен паўтарыць увесь свет — у імя міру на зямлі, у імя той вялікай радасці і шчасця, што нясе нам мірнае працоўнае жыццё.

Л. В. ВАСЬКОУСКАЯ



Людміла Васькоўская з нарвежцамі Мар'яй і Рэйнгольдам Эстрэм у Маскве ў дні сустэрэзы ветэранаў вайны.

ДАЧКА РАСІИ*

... Гісторыя па таму часу даволі звычайная: «незаконная», або «пабочная», дачка вяльможы, а на самай справе «паўпаненка, паўслужанка» ў пансіх пакоях...

У пансіх пакоях, дзе «што ні дзень, то пір гарой, саноўныя госці з Пецярбурга гулялі ў карты, выязджалі з пісамі на паляванне, забаўляліся дзвочымі карагодамі».

І тут жа на стайні — бізуны і сінкі прыгонных, знявага з дзвочай красы і маладосці. І тут жа, адразу за панскім дваром, як струпы на целе зямлі, — сателеты, шэрыя сялянскія халупы, раздзетыя і галодныя дзецы, жабрацтва і слёзы людскія ракой...

Такім быў уступ да жыцця выдатнай рускай рэвалюцынеркі Елізаветы Дэмітрыевай — жанчыны, якая была блізкім другам Карла Маркса, якая, па ўспамінах удзельніка, узнічала «атрад ваяўнічых жанчын са стрэльбай за плячымі» на барыкадах Парыжскай Камуны.

Імя Елізаветы Дэмітрыевай увайшло ў слáйны летапіс аб парыжскіх камунірах. Яна была сярод тых, хто першым узняў сцяг пралетарскай рэвалюцыі і, беззапаветна абараняючы яго, пакінуў на ім кроплі сваёй гарачай крыві.

Яшчэ ў ранній маладосці, узрушанаі малюнкамі прыгоннай Расіі, Ліза пачала шукаць праўду, шукала туу навуку, якая дапамагла б жыць простаму люду. Яна чытала шмат твораў вялікіх летуценнікаў-утапістаў Тамазо Кампанелы, Шарля Фур'е, Роберта Оуэна, Томаса Мора. Але адказ на хвалюючое пытанне знайшла толькі ў працах Маркса і Энгельса. На яе долю выпала вялікае шча-

* П. Чараднічэнка. «Дачка Pacii». Выд. «Советская Россия». М. 1958. Тыраж 150.000 экз. Стар. 160. Цана 2 р. 20 к.

ске: ёй давялося не толькі ўбачыцца з імі, але і стаць іх блізкім сябрам. Гэта пра Елізавету Дэмітрыеву пісаў Карл Маркс, што яна «аказала вялікія паслугі партыі» — Інтэрнацыяналу.

Вобраз рэвалюцынеркі Елізаветы Лукінічны Дэмітрыевай-Таманоўскай праўдзіва апісаў у сваёй кнізе «Дачка Pacii» П. Чараднічэнка. Кніга хвалюе чытача вялікай праўдай дакументаў, шчырасцю мастацкага апавядання, сціласцю, абумоўленай глыбокім веданнем матэрыялу.

Свае першыя рэвалюцыйныя крокі Елізавета Дэмітрыева зрабіла ў Расіі. Гэта былі яшчэ вельмі няўпэўненныя крокі, але іх ужо заўважылі царскія шпікі. Елізавета Дэмітрыева вымушана была скрыцца ад праследаванняў за граніцу.

У Жэневе група рускіх рэвалюцынероў-эмігрантаў выдавала тады часопіс «Народная справа», які быў цэнтрам палітычнай і арганізацыйнай дзеянасці рускіх сацыялістаў-народнікаў, прыхільнікаў Маркса.

У аповесці ёсьць дасканалая па сваёй непасрэднасці сцэна выступлення маладой Лізы Дэмітрыевай супроты мацёрага ворага маркізма — прафадыра анархістаў Бакуніна. Калі Бакунін сваёй дэмагогіяй захапіў, загіпнатызаў залу, Ліза не разгубілася. Каб адцягнуць увагу публікі, яна, выбегшы на эстраду, пусцілася ў заліхвацкі рускі танец: «Вы гаворыце пра свабоду асобы, дзеянняў, дык вось, — я хачу танцеваць!» А затым пальміяна, пераканаўчымі фактамі і няўмольнай сілай логікі пачала зрываць фальшывую маску велічы з «рускага бoga зруйнавання», як у той час праціўнікі маркізма называлі Бакуніна.

І так заўсёды — з сапраўдными ру-

скім размахам, талентам і кемлівасцю, з усім запалам сваёй гарачай натурой, захапляючы і цягнучы за сабой людзей, змагалася за вялікую народную справу Елізавета Дэмітрыева.

З асаблівай цікавасцю і хваляваннем чытаючы раздзелы аповесці аб жыцці Маркса і Энгельса. Гэта вельмі яркія старонкі кнігі. І самае ўдалае тут — дыялагі Маркса і Энгельса, насычаныя шчырай дасцінасцю, вясёлым жартам і разам з тым вялікім роздумам і жалезнай логікай. А як схапіў аўтар бязмежны аптымізм гэтых геніяльных людзей! Іменна такімі вялікімі жыццялюбцамі, якія наўват у цяжкую хвіліну бачаць вясёлае і смешнае, і ўяўляюцца нам Маркс і Энгельс.

У гэтых раздзелах набывае сваё далейшае развіццё і вобраз Елізаветы Дэмітрыевай, якая праходзіць вялікую школу рэвалюцыйнай барацьбы. Маркс асабіста кіруе Дэмітрыевай, дае ёй адказныя даручэнні. Ён вучыць змагацца за свабоду працоўных супроты эксплуататаў, і яна змагаецца, не шкадуючы ні сіл, ні самога жыцця.

«Вы ведаце, колькі гора і нягод перанёс Маркс у барацьбе з ворагамі? Не паспейши аправіцца ад аднаго ўдару, ён зноў уступаў у барацьбу. Я часта цікавілася, чаму б яму не адпачыць крыху, не пажыць хоць бы год спакойна і шчасліва. Маркс заўсёды ўхіляўся ад адказу. І толькі старэйшая дачка Жэнні аднойчы раслумачыла мне: «У Маўра такое ўжо сэрца, яно не любіць спакою». Пазней я даведалася, што ў сямейным коле Маркса аднойчы склалі анкету і працавалі кожнаму запоўніць яе. У анкете было і такое пытанне: «Ваша ўяўлэнне аб шчасці». «Шчасце — гэта барацьба», — адказаў Маркс».

Апошняя старонкі аповесці прысвечаны мужнай барацьбе Дэмітрыевай на барыкадах Парыжскай Камуны. Аб подзвігу Дэмітрыевай яшчэ і цяпер памятаюць французы. «Руская рэвалюцынерка Елізавета Дэмітрыева адыгрывала важную палітычную ролю і ўзначаліла жаночы батальён, які змагаўся супроты версальцаў, калі яны ўайшли ў Парыж», — гэтыя слова належалі Жаку Дзюкло — сакратару Цэнтральнага Камітэта Французскай камуністычнай партыі.

Елізавета Дэмітрыева горача верыла ў справу, за якую змагалася. І таму так верыў ёй, верыў у перамогу яе рускіх сяброў, у перамогу Pacii Карл Маркс. Вось што пісаў ён:

«Калі парыжскіе паўстанні будзе падаўлена ваўкамі, свіннямі і подлы́мі пісамі старога свету, то гэта яшчэ не значыць, што настане нач. Сцяг Камуны будзе падхоплены. Лава на гэты раз пацячэ з усходу на захад, а не наадварот. Такія адважныя людзі, як наш сябра Эліза, і тысячы іншых ніколі не прымірацца з рабствам. Барацьба можа быць вельмі працяглай, але рана ці позна яна прывядзе да стварэння Pacijskай Камуны. Я веру ў Pacию».

Георгі СІНЯКОВІЧ



Маладая гадамі, ды сталая справамі

... Яна зусім яшчэ маладая, гэтая цёмнавалосая і быстравокая дзяўчына, што сядзіць за столом прэзідтума і прыкметна хвалюецца. Мусіць, яшчэ толькі-толькі пераступіла той рубеж у сваім жыцці, за якім пачынаецца сапраўдная сталаасць і пасля якога чалавек пачынае адчуваць сябе гаспадаром свайго лёсу, упэўнена робіць першыя свядомыя крокі па выбранным шляху.

А можа так толькі здаецца? Не. Любэ Патрубейка споўнілася нядаўна дваццаць адзін год і таму, відаць, так радасна яе хвальванне, таму і запунсаваў, бы макаў цвет, дзяўочки твар, што яе ўпершыню на такім вялікім сходзе некалькі разоў з павагай назвалі Любоў Іосіфаўна. А тут яшчэ калгасны партторг — Міхаіл Іванавіч Бакунец — гаворыць такія слова, што сумеўся б нават звыклы да пахвалы чалавек.

— Таварышы, — гучыць яго голас, — я прапаную вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Давыд-Гарадоцкай выбарчай акрузе нашу лепшую звенявую-кукурузаводку камсамолку Любоў Іосіфаўну Патрубейку.

Велізарная, паўнюткая людзей зала выбухае воплескамі, а ў Любы гатовы пырснуць слёзы.

Выступаюць адзін за адным хлебаробы і горача падтрымліваюць прапанову Міхаіла Іванавіча.

Урэшце, выйсці на трывбу просіць Любу.

— Дарагія таварышы! Дазвольце ад усяго сэрца, — пачынае Люба прамову, — падзякаваць вам за тое вялікае давер'е, якое вы мне аказалі. З усёй настойлівасцю буду імкніцца апраўдаць яго, не пашкадую сваіх сіл...

Крыху сабраўшыся з думкамі, яна працягвае:

— А цяпер раскажу аб себе... Нарадзілася я тут, у вёсцы Туры, дзе і цяпер усе мы жывём, у 1937 годзе. Бацькі мае — простиля сяляне, пры Савецкай уладзе сталі калгаснікамі. З васьмі год я пайшла ў школу. А як скончыла яе, засталася ў родным калгасе. Працавала, як і ўсе, і ў полі, і на тау, і на сядзібе — усюды, куды мяне пасылалі. Старалася як магла. А цяпер вырошчваю кукурузу. Дзяўчына таропка падышла да



Л. І. Патрубейка.

свайго месца і, здаецца, не бачыла, як у зале дружна ўзняліся руки.

... Капрызуля-вясна, нібы наўмысна, правярала цярплівасць Любы і ўсяго звяна. Мала таго, што спазнілася, дык яшчэ прынесла гэтулькі бяды. Па каляндарнаму часу трэба было ўжо і пасеяць кукурузу, але ж унацы пашчыпваў мароз, а ўдзень даймала непагадзь — халодны пранізлівы вецер штурляў у твар снег з дажджом. На палетак, дзе трэба сеяць кукурузу, не прабярэшся, бо ён аказаўся за вадою. Дзяўчатам жа абавязкова трэба паласці на поле, каб у першыя ж цёплыя дні пасеяць. Надвор'е вясновае хутка можа змяніцца і лепшаму. Каб жа паспесь зрабіць усё ў тэрмін.

Хадзем, дзяўчаты, на поле кампосты рабіць, — вырашае Люба. — Не дабярэмся нацянькі, у аход пойдзем.

Пайшлі дзяўчаты летній дарогай — не вытрымаў лёд, паправальваліся па пояс у халодную брудную воду. Пайшлі ў аход, цераз Хорск і Давыд-Гарадок. Ішлі восем кіламетраў, а па дарозе — яры, дзе таксама не раз «купаліся», але ж не адступлі ад задуманага.

Неўзабаве пасадзілі кукурузу. Зрабілі ўсё як належыць. А калі яна ўзышла, трэба было прарываць ды палоць, прышло яшчэ адно, бадай, самае цяжкае выпрабаванне. Надзяя Стэльмах і Галія Па-

трубейка ў самы гарачы час пакінулі звяно. Хадзілі да дзяўчат цэлай дэлегацыяй. Гаварылі з імі, што так непрыстойна рабіць камсамолкам, і пра тое, што абавязацельствы высокія ўзялі (вырасціц па 1200 цэнтнераў зялёной масы з гектара!...).

А Надзяя і Галія цвярдзілі:

— Як лён вырошчвалі, дык і абавязацельстваў ніякіх не баяліся. А цяпер пойдзем на ферму працаўца. Там зарабіць можна, а тут што?

Люба сама яшчэ не раз «шчыра» гаварыла з дзяўчатамі і ўрэшце давяла ім, што і за кукурузу яны атрымаюць не менш. Дзяўчаты вярнуліся ў звяно. І тады Люба дала сабе такі зарок: рыхтуючыся да любой работы, трэба людзей не толькі ўгаворваць ды справе навучаць, а і тлумачыць, што кожны за гэта атрымае.

Скончылі дзяўчаты работу, падлічылі і самі не паверылі: па 1503 цэнтнераў зялёной масы вырасла на кожным гектары! А яшчэ ж звяно сеяла лён. Хапіла і з ім турбот, але і там выдатная перамога — 11,3 цэнтнера ільновалакна даў кожны гектар. Звяно Любы і бульбу саджала і таксама сабрала добры ўраджай — па 130 цэнтнераў з гектара. Брэсцкі абком партыі і аблвыканком прысвоілі Любі званне майстра высокіх ураджаяў кукурузы...

Скончыўся сход. Да Любы падышлі дзяўчаты з яе звяна.

— От, бачыце, як працу ў нас паважаюць, — гаварыў калгасны партторг, падыходзячы да дзяўчат. — Дарма, што Любі ўсяго дваццаць адзін год, а справамі сваімі яна заваявала ўсеагульную павагу... Як у нас кажуць: маладая гадамі, ды сталая справамі.

Падыходзілі да Любы знаёмыя і блізкія, камсамольцы і пажылыя людзі, віншавалі, зычылі шчасця. І лёгка было ў яе на душы. І ад таго, што жыве яна ў такі шчаслівы час, і ад таго, што людзі, сярод якіх гадавалася і поруч з якімі лёгка крочыць у жыцці, усе такія харошыя. І верылася ёй, што якой бы часам цяжкай і цярнітай ні была дарога да шчасця, яна пройдзе яе.

А. ХАРЛАМАЎ,
М. МАРУШКЕВІЧ.

Давыд-Гарадоцкі раён,
калгас «17 верасня».

Адзін градус ЦЯПЛА



Эдуард КАРПАЧОУ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

НАПЭУНА, па ўсім Палесці выпалі ў той год глыбокія і чистыя снягі. Яны былі шчытныя, доўга не таялі і нават у пачатку красавіка захоўвалі сваю зімовую свежасць. І ляжалі, відаць, усюды: калматымі шапкамі на сухіх стагах — гэтых рэштках пауччага, гарачага, каляровага лета; белымі, адпрасаванымі ветрам пакрывалямі на палявых прасторах; сіняватымі сумётамі ў лясах, вакол задуменых сосен.

Зіна Іванцова, хоць любіла і снягі, і зіму, не магла дачакацца вясны. Шчыра кожучы, цёплых дзён з нецярпівасцю чакалі ўсе работнікі канторы гідраметслужбы. І не дзіва. Іх жа няспынна пытаяюць па тэлефоне то з калгасаў, то з аэрадрома, калі ж, урэшце, настане падцяпленне, а на ўсе званкі адзін тужлівы адказ: «Хутка. Днямі»... І ходзяць суправдоўнікі заклапочаныя, сярдзітыя, нібы на самай справе ад іх залежыць наблізіць вясну, а яны не хочуць... Зіна таксама заклапочана і нават крыху стомнена чаканнем.

Вось і сёня раніцай яна адразу падбегла да акна. Снег па-ранейшаму ляжаў

роўна, толькі, здаецца, крыху патанеў і пашарэў. Гэта ўзрадавала. Зіна, напяваючы, пацягнулася рукой да календара, адарвала лісцік і прачытала:

— Трэцяга красавіка, чацвер. Даўгата дня — трынаццаць гадзін трынаццаць хвілін.

«Трэцяга красавіка... Гэта ж мой дзень нараджэння. Сёня мне восемнаццаць год!..» Ёй нават захацелася паскакаць на адной назе, як у дзяцінстве, але яна строга загадала сабе: «Зінка, не сваўоль! Нам з тобой ужо восемнаццаць год. Паўналецце. Сталасць. І потым, потым ты, Зінка, работнік метэаслужбы. Ты прадказваеш людзям надвор'е»...

Хацелася забыць пра заляжалы красавіцкі снег. Зіна, напяваючы, надзела шаўковую, выхадную сукенку, што нядаўна сама змайстравала за сэканомленыя гроши. Зрабіла няхуткі, быццам у вальсе, паварот — і сукенка, шастаючы, крыху прыўзнялася, распушылася.

У дзвёры пастукалі. У пакойчык увайшла гаспадыня дома — Палікарпаўна.

— Табе пісьмо і тэлеграма, Зінаіда, — сказала яна, кладучы іх на стол. — Не інакш, блізка вяселле...

— Тэлеграма? — здзівілася Зіна, беручы ў руку хрусткі шэртанькі бланк. — Ад каго ж?

Яна ніколі ў жыцці не атрымлівала тэлеграм. Перад яе вачыма скакалі няроўна склееныя літаркі: «Віншую днём нараджэння жадаю ўсяго светлага В тчк П тчк». Яна некалькі раз перачытвала слова «В тчк П тчк». Урэшце раззлавалася, паклала тэлеграму ўбок і акуратна, па самому kraю, разрезала нажніцамі канверт. Пісьмо было з дэіцячага дома, у якім яшчэ паўгода назад жыла і вучылася Зіна. Пісалі сяброўкі і выхавальнікі. Яны весела і доўга расказвалі пра свае справы, пыталіся, як у яе работа, як жыццё. Віншуючы з днём нараджэння, жадалі правесці яго як найцікавей.

Зіна ўсміхнулася: значыць, памятаючы дзетдомаўцы пра яе, і пра яе дзень нараджэння не забылі...

Глянула на тэлеграфны бланк — і нахмурылася. Толькі цяпер яна зразумела, што «В тчк П тчк» — ініцыялы. Гэта на пэўна Валерка Пашнін — яе асабісты вораг, які, калі яна пакідала дзетдом, з сумным выглядам сцвярджаў, што абавязкова прышле ёй злое пісьмо...

«Злое пісьмо...» — ўсміхнулася Зіна. — Эх ты, «В тчк П тчк». Нават імя сваё поўнасцю не асмеліўся паставіць»... — і ёй зрабілася весела.

Збіраючыся на работу, яна захапіла з сабой і тэлеграму.

У кантору з'явілася ўзбуджаная і вясёлая... Васюкова, старшая лабарантка, ўсміхнулася ёй. Вара — памочніца Зіны — здзіўлена перасмыкнула плячыма, нібы папраўляючы жакет. А бухгалтар Захар Пятровіч прыдзірліва глянуў на Зіну і, звонка прыстукнуўшы костачкамі лічыльнікаў, нібы незнарок, кінуў:

— І снягі яшчэ не сышлі, і падцяплення няма, дык чаго радавацца?

Зіна зірнула на сумачку, у якой ляжаў шэртанькі бланк, лёгка ўздыхнула і ўзялася за работу, нічога не адказаўшы Захару Пятровічу. Мік справай яна пачала прыпамінаць, як у першы ж дзень бухгалтар сустрэў яе каверзным пытаннем:

— Надвор'е любіць?
Зіна тады разгубілася і толькі спытала:
— Якое?

— Усякае надвор'е трэба любіць, — павучальна заўважыў Захар Пятровіч.

Пазней яна зразумела, што «любіць надвор'е» — гэта вобразны выраз Захара Пятровіча. На самай справе гэта азначала любіць работу метэаролага. Спачатку ёй ва ўсім дапамагала Васюкова. Потым Зіна навучылася абыходзіцца з сінаптычнымі прыладамі і ўжо без страха выбягала да Метэаралагічнага гарадка, што быў метраў за сто ад канторы. Выбягала і ў снег, і ў даждж, і ў холад... Была ў гэтым нават доля рамантыкі: апярэдзіць ход часу і паведаміць людзей аб надвор'і ў бліжэйшыя дні.

Але не заўсёды справа ішла гладка. Вось і надоечы ў Зіны здарылася вялікая памылка. Па яе віне перадалі ў мясцовую газету, што чакаюцца невялікія замарозкі — градусы на два. А на самай справе мароз быў добры — дзесьціградусны. У той дзень, едучы ў аўтобусе, Зіна чула, як адзін з пасажыраў, паціраючы вушы, скардзіўся: «Ну і мяніць нашы прадказальнікі! Пісалі, што будзе два градусы, а тут вушки можна адмарозіць».

Зіна пачырвянала і на бліжэйшым прыпынку выскочыла з аўтобуса. Уцячы ад выпадковага сустрэчнага ўдалося, ды толькі не ад Захара Пятровіча. Паглядаючы ў кут, з цяжкім уздыхам ён тады прабурчэў:

— Эх, вы — гора-факіры, а не метэаролагі...

І хоць Зіна пераконвала, што гэта была маленькая памылка, бухгалтар больш з ёю не загаварваў...

Вось і цяпер ён сядзіць з абыякавым выглядам, прыступкае на лічыльніках і, вядома, не цікавіца тым, чым заняты гора-факір... Зіна ўздыхае і пераводзіць погляд на Васюкову. Тая, як звычайна, сядзіць пахмурая, але добрая, — Зіна адчувае гэта. Ды як можна весяліцца Васюковай, калі ў яе дзяцей куча, а нядаўна памёр муж. Ну, а Вара таксама занята нечым сваім. Гляне на голую сцяну, уздыхне. Зіна ведае крыху яе біяграфію. Было ў яе няўдале каханне, а цяпер у яе — безліч «франтоў», як гаворыць сама, ды ўсе не падыходзяць. Зіна нічым не можа ёй паспачаўца, бо, паводле слоў Вары, яна яшчэ дзяўчынка і нічога не разумее...

Зіна бярэ паліто і выходзіць. Захар Пятровіч праводзіць яе ўважлівым поглядам, як бы баючыся, каб зноў не адбылася памылка.

Зіна падымаетца па лесвіцы да будкі. Ніякіх істотных змен прылады не паказваюць. Значыць, зноў прыдзеца адказаць па тэлефоне: «Хутка. Днямі». І што яна так позніца, гэтая вясна? Людзі чакаюць, чакаюць...

— Пацяпленне не прадбачыцца, — гаворыць Зіна, зноў прысаджваючыся за свой столік.

Захар Пятровіч крактануў і гучней звычайнага шчоўкнү ю костачкамі лічыльнікаў. А Вара ўздыхнула. Зіна не магла доўга журыцца. Яна прайшлася па снезе, і марозлівы ветрык нібы панёс з сабою яе маленькую крыштуду. На душы стала лёгка. Зіна зірнула на сумачку і раптам ўсміхнулася: там — тэлеграма...

Васюкова перахапіла ўсмешку і, калі Зіна глянула на яе сваімі светлымі вачыма, заўважыла:

— Ну, Зінчка, не іначай закахаліся вы...

Зіна пакідала галавой, засмяялася і ледзь не разліла на сшытак фіялетавае чарніла.

Тады Вара, чамусьці сумна гледзячы на Зіну, адказала за яе:

— Яна яшчэ маленькая...

Зіне здаўся крыўдным такі тон. Яна раптам дастала з сумачкі тэлеграму і разгладзіла яе перад Варай:

— Вось... А ты гаворыш — маленькая...

Вара хутка прабегла вачыма тэкст і спытала:

— А ён сімпатычны?

Зіна ўявіла хлапцоўскі чубок Валеркі Пашніна, яго очы, вушы — усяго цалкам — і, наперакор сабе, адказала:

— Не...

— Ну дык чаго ж ты? — здзівілася Вара. — А пра дзень нараджэння сказала б учора — я падарунак купіла б...

Гледзячы на прыгожы, але абыякавы твар Вары, Зіна не паверыла яе словам. Вярнулася да століка, прыціхшася і сумная. Такімі ж сумнымі здаліся ёй і Захар Пятровіч і Вара... «Кожны заняты сваім, — падумала Зіна. — Каму якая спрача, што ў мяне дзень нараджэння»...

Потым ужо без усякай ахвоты выбігала да метэабудкі і добрасумленна заносіла даныя ў сыштак. Расхацелася ёй не толькі спяваць, але і пісаць адказы на пісьмо і тэлеграму...

Раптам Вара, адкладыши ўбок свае запісы, спакойна сказала:

— Таварышы, у Зіны сёння дзень нараджэння. Восемнаццаць год...

Зіна ўпусціла ручку ад нечаканасці, пачырвалела і з дакорам зірнула на Вару. Яна ужо была гатова сказаць: «Ну, навошта?», але не паспела: шумна адсунуўшы крэслы, падыходзілі да яе і Васюкова, і Захар Пятровіч, і Вара...

— Віншую, Зіначка, віншую! — абняла яе і сардэчна пацалавала Васюкова. — І будзь заўсёды шчаслівая!

Зіна так расхвалявалася, што бачыла ўсіх праз туманную, зыбкую пелянью. І калі Захар Пятровіч, зняўшы акуляры, таксама цёпла павіншаваў:

— Са святам, Зінаіда Мікалаеўна! — яна і зусім разгубілася, адчуваючы сэрца сваё дзесяці высока, каля шыі.

Зіна збянтэжана ўсміхнулася Захару

Пятровічу, які ўпершыню назваў яе па імені і па бацьку.

— Трэба адзначыць... — пачула яна паўшэптам сказаныя Васюковай слова і ўбачыла, як тая паклікала Захара Пятровіча да другога стала.

Зіна ўставілася позіркам у сыштак і збіўчыва думала: «Вось вы якія! А мне здавалася, што ў кожнага з вас — толькі свае справы». І ранішняя радасць зноў агарнула яе... Яна чыркала нешта ў сыштку, як раптам лісты зашалясцелі, адчуўся прыемны подых ветру. Гэта вецер адчыніў фортуку, і цяпер усе разам глядзелі на яе. Па небе хутка імчаліся воблакі, а ў разрывах віднелася блакітнае, зусім вясенне неба!

Зіна не сцярпела і выбегла зноў на метэапляцоўку, каб даведацца, што паказваюць прылады... А калі праз хвіліну зноў стаяла ў пакоі, цяжка і радасна дыхаючы, усе нецярпліва да яе павярнуліся.

— Таварышы! — сказала Зіна ўрачыста. — Заўтра чакаецца пацяпленне. Адзін градус цяпла...

— Я гэта сам адчуваў. Нага ныла...

Захар Пятровіч лічыў сваю правую ногу лепшым барометрам: у ёй яшчэ з вайны заселі асколкі снарада.

Усе падышлі да акна і глядзелі то на неба, то на зязочыя пад сонцам снягі:

— У Зінкі ж сёння дзень нараджэння, — напомніла Вара.

— Так-так, дзень нараджэння! — расласна адгукнулася Васюкова. — Дык ты, Зіначка, запрашаеш нас на імяніны?

Зіна разгубілася: яна жыла ў невялікім пакойчыку, дзе мог змясціца толькі ложак, этажэрка з кнігамі ды старое венскае крэсла...



І тут Захар Пятровіч зняў акуляры, нібы рыхтаваўся выступіць з важнай пра-мовай.

— Сёння мая старая пірог спякла. Вось і адзначым дзень нараджэння ў мяне дома. А ў Зінаіды дзе? У яе цесна.


— Вось гэта правільна! — узрадавала-ся Васюкова і дадала ўжо цішэй: — Толькі збегаю дзяцей накарміць....

Калі ўсе вышлі на вуліцу, Зіне хацела-ся гаварыць кожнаму сустрэчнаму: «Вы ведаце? Заўтра пацяпленне: адзін гра-дус цяпла»...

Васюкова і Вара непрыкметна павяр-нулі ў дзвёры нейкага магазіна.

«Які багаты падзеямі дзень! — дума-ла Зіна, беручы пад руку старога За-хара Пятровіча. — Пісьмо, тэлеграма, восемнаццаць год, новая сукенка, за-прашэнне на пірог, адзін градус цяпла»...

— Так, усяго адзін градус цяпла, — загадкава ўсміхалася Зіна, і ёй хацелася смяяцца і сумаваць, радавацца і спя-ваць, хацелася кахаць...



Іван КАЛЕСНІК

На вакзале

Меўся выпадак гэткі:
Мусіў я заглянуць
у бюро, дзе даведкі
Пасажырам даюць.

Мне сказала дзяўчына,
Што цягнік на пуці.
Я стаю — немагчыма
Ад акна адыйсці.

Прыгажуна такая —
Хоць карціну пішы.
Ад пагляду ўскіпае
Хваляванне ў душы.

Хоць і трэба спяшацца,
Б'е вакзальны званок,

Не магу ж адарвацца,
Адступіць ні на крок.

Паравоз развітаўся,

Недзе ў далечы знік.

Ну, а я?..

Я застаўся

На пазнейшы цягнік.

Зноў прыліп да акенца,
Не даведак пытаў,
А ў дзяючое сэрца
Колькі раз заглядаў.

Яна ж кінула жартам:

— Пасажыр дарагі,
Мо' спазняцца не варта
Вам на поезд другі!..

Чи шматына этану любоў?

Паважаныя таварышы!

Мне вельмі не хацелася расказваць пра непрыемнасці свайго жыцця. Мог бы схавацца і ціхутка будаваць яго, тым больш, што я нічым не звязаны. Але тут спра-ва ідзе не аб маім лёсе, а аб лёсе дзяцей — будучых членаў савецкага грамадства. Трэба рашуча, любым з лепішых шляхоў, умяшацца ў іх лёс. Магчыма, родная маці пачуе і зразумее Ваш голас, чытачы часопіса «Рабочніца і сялянка».

ЖЫЩЁ маё склалася так, што чацвёрты дзесятак га-доў сустрэў я ў адзіноцтве.

Аднойчы знаёмая ўгаварыла мяне звярнуць увагу на адну жанчыну з трывма дзецьмі. Муж у яе, моў, быў вельмі дрэнны чалавек: кінуў сям'ю і пайшоў да другой. Не ведаючы той жанчыны, я пранікся жаласцю да яе дзяцей, бо сам выпрабаваў сіроцкае жыццё, і чужое гора вельмі кранала мяне.

Больш месяца я абдумваў становішча. Урэшце, сышоўся з гэтай жанчынай. Дзецы адрэзу ж началі называць мяне татам. Гэта мне спадабалася, але... як потым стала прыкра, калі я даведаўся, што маці так ім загадала. Я разумеў, што сляпая пакора без разумнага тлумачэння можа балюча адбіцца на жыцці чалавека.

Ненармальнай з'явай здалося мне і тое, што дзецы пакінуты без нагляду. Гуляюць на вуліцы да поўначы. Рэжыму або распарадку абсалютна ніякага. Паніцце снеданне, абед, вячэра зусім незнама дзецям. У любы час дня і ночы яны ідуць на кухню, шукаюць яду і ядуць абавязкова так, каб не засталося нічога салодкага. Сёння адварочваюцца ад чорнага хлеба, ядуць боршч з белым, а заўтра п'юць чай з чорным.

Мае заўагі выклікалі вялікае здзіўленне. Спачатку я стрымліваўся, баючыся, што мяне няправільна зразумеюць. Ведаю, што адрэзу не перавыхаваеш дзіця, калі яно дзесяць год жыло не па-людску. Але далей нельга было пасіўнічаць.

Калі пачаўся навучальны год, я вырашыў заняцца дзецьмі. Выдаўся рэдкі вечар, калі ўся сям'я перад вячэрнай была ў зборы. Як і трэба было чакаць, малодшыя раза раз жа ўзяліся за цукар. Слова гонару, цукру мне ніколькі не шкада. Для таго яго і купілі, каб есці. Але ва ўсім ёсьць нейкая мяжа. У гэту хвіліну я думаў не пра цукар, а пра здароўе дзяцей. Пры маці я пачаў тлумачыць дзецим, што кавалачкам цукру перад вячэрнай можна сапасаць апетыт, што лепш крыху пачакаць. Далей працягваць тлумачэнне я не паспей, бо жонка абліла мяне халодным, «працверажающим» душам:

— Рана ты пачынаеш марыць дзяцей голадам! Калі яны хочуць, няхай ядуць. Заўваж, яны на цябе глядзяць, як на звера!

— Маня, зразумей, нельга ж так задавальняць свае жаданні. Ніколі дзецы не сядзелі разам за столом. Перад вячэрнай перакусіць — вячэрнаць не хочуць, а праз гадзіну ўстаюць з пасцелі і зноў шукаюць салодзенькага. Трэба есці ўсяго пакрысе. Больш карысці для іх.

— Яны выраслі ў мяне і без рэжыму. Тут табе не дастадом, і я не дазволю марыць дзяцей голадам!

— Маня, што ты гаворыш такое? Я хачу, каб яны жылі нормальным чалавечым жыццём, каб добра і своечасова паселі, каб клаўся спаць у пару...

— Калі б яны былі твае, то ты не гаварыў бы так: нельга есці, нельга гуляць. Раніцай спаць не даеш!

— Лепш было б гаварыць пра гэта без дзяцей...

— Ты ўжо і гаварыць з імі не хочаш!

— Ды не з імі, а з табой на гэту тэму ў іх прысутнасці.

Бачачы, што насоўваеца навальніца, я вышаў. Мяне мучыла пачуццё прыкрасці. Дзецым маці сказала: ён ваш

бацька. І пры іх жа: «калі б яны былі твае». Хіба так павінны маці любіць, так шкадаваць сваіх дзяцей? Гэта ж поўнае калецтва ўражлівай дзіцячай душы.

Седзячы на лавачцы ў садку, я стараўся разабрацца ў хаосе думак гэтых трах дзяцей і прышоў да вываду, што пераканаць жонку мне не ўдасца, а згадзіцца на «пасаду» толькі мужа я не магу. Хіба можна яшчэ глыбей штурхаць чалавека ў вір, калі ён тоне? Хіба можна падкідаць дровы ў палаючы дом?

Я не мог далей заставацца абыякавым да лёсу дзяцей, якія завуць мяне бацькам, і вырашыў дзейніцаць, бо маўчапаць — значыць ухваляць.

Супакоўшыся, я ўвайшоў у хату.

Адзінаццатая гадзіна вечара. Дзяцей няма. Жонка ў пасцелі.

— Дзе дзецы, Маня?

— На вуліцы гуляюць. А табе што?

— Мне — балюча... Няўжо ты сапраўды не разумееш, якую шкоду прыносіш дзецым празмернай, сляпой любоў? Мне думаецца, гэта не матчына любоў.

— Я сама іх выкармлю!

— Хіба дзецы паразясты, што іх трэба выкормліваць? Хіба на забой іх рыхтуеш? Чалавека трэба выхоўваць. Ім прыдзеца жыць у грамадзе.

— Ты не кахаеш мяне, таму прыдзіраешся.

— Цікава, якое ты каханне маеш на ўвазе?

— Той муж шкадаваў мяне, цалаваў...

— Ты ж гаварыла, што ён нягоднік, біў цябе, біў дзяцей, прапіваў усё.

— А што я павінна была гаварыць табе?

— Спынім гэту размову, яна да добра га не прывядзе. Але папярэджаю цябе: я сустракаўся з бацькам тваіх дзяцей, і тое-сёе даведаўся пра яго на рабоце. Не такі ўжо ён нягоднік. Аказваецца, ён вельмі цяжка перажывае тое, што ты прымусіла яго пайсці ад дзяцей. Якую ты мэту праследавала — невядома. Муж твой... першы — член партыі. Сваімі паводзінамі ён не ганьбіць званне камуніста. Высветлілася, што ён не асіраціў дзяцей. Але паколькі ўжо на маю долю выпала быць бацькам тваіх дзяцей, то я і займуся іх выхаваннем...

— Што мне дзецы! Я сама жыць хачу.

— Прабач, Маня, але мы ў далейшым не павінны даходзіць да такіх размоў. Самае страшнае для мяне — спрэчка. Я не хачу спрачацца з табой. Ты не вінавата, што дзецы жывуць, не ведаючы правіл жыцця, таму што ты гэта робіш несвядома. Але ты не павінна злавацца на мяне за тое, што я ўмешваю ў жыццё дзяцей. Падтрымліваю мяне. Тваё слова для дзяцей — закон. Яны вельмі слухаюць цябе. Выкарыстай гэтае давер'е на іх жа карысць. Ты ж зрабіла мяне зверам у іх вачах. Калі я гавару дзіцяці, што трэба памыцца пасля сну, ты патрабуеш, каб я не мучыў яго. Перад ядой прымушаю мышц рукі, ты гаворыш ва ўвесі голас, што я адганяю дзяцей ад стала. Яны, слухаючы цябе, пачынаюць цурацца мяне.

У гэты час прыбеглі ўзбуджаныя дзецы.

Спаць ім засталося нямнога. К восьмай гадзіне раніцы — у школу. Як цяжка ім раніцай падымацца не выспаўшыся. Пра снеданне і гутаркі быць не можа. Пабягнуць у школу, а ў пакой як быццам хан Батый з ардой прайшоў. Пасцелі прыбіраюцца толькі ў нядзелю.

Малодшыя, не распранаючыся, — у пасцель. Я і на гэты раз не стрымаўся:

— Ната, Ваня, колькі разоў можна гаварыць, што нельга ў верхній адзежы класціся спаць? І ногі памыць трэба.

Дзецы маўчаць. Я падышоў да пасцелі і падняў дзяўчынку. Яна заплакала.

— Перастанеш ты, нарэшце, мучыць дзяцей?! Чаго ты прычапіўся да іх?! — крикнула Маня такім голасам, як быццам я на самай справе сяку дзяцей сякерай.

Мінула некалькі дзён з невялікім эксцэсамі.

Прыходжу з работы. Жонка пераапранаеца.

— Куды збіраешся, Маня?

— У бальніцу пайду.

— Ты хворая?

— Пакуль не позна, трэба ісці. Усё роўна ты жыць са мной не будзеш.

— Ды ў чым справа? Што ты пляцеш?

— У мяне павінна быць дзіця, і пакуль не позна, трэба ісці ў бальніцу. Зацягну — не прымуць.

Мяне як ураганам рванула з месца.

— Ты што надумала? Хто табе сказаў, што я жыць з табой не буду? Ты не маеш права губіць чалавече жыццё. Я не дазваляю! Што ты робіш? Не думай нічога

Тройчы ўдзельніца выстаўкі

Яшчэ вучаніцай Мар'я Луня дапамагала маці і лён палоць, і цукровыя буракі даглядаць, і жыта жаць. А калі пачала праца вані самастойна, не ўступала старэйшым. Гэта і заўважыў старшыня калгаса «ХХ партз'езд» Віктар Іосіфавіч Усціновіч. Параішы з членамі праўлення, ён прапанаваў дзяўчыне ўзначаліць звяно.

Цяпер маладую калгасніцу Мар'ю Луня добра ведаюць ва ўсім Жалудоцкім раёне. За атрыманне высокіх ураджаяў цукровых буракоў і лёну яна два гады запар з'яўлялася ўдзельніцай УСГВ.

У 1957 годзе звяно Мар'я Луня, акрамя цукровых буракоў і лёну, вырасціла 5 гектараў кукурузы. З кожнага гектара сабрала па 350 цэнтнераў зялёной масы. На другі год пасяялі кукурузы ўдвай больш, і ўраджай атрымалі ў трох разах большы: кожны гектар даў па 1200 цэнтнераў зялёной масы і пачаткаў.

Мар'я Луня трэці раз зацверджана ўдзельніцай Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Сёлета звяно дало слова вырасціца па 1300 цэнтнераў зялёной масы кукурузы з кожнага гектара.

Тэкст і фота М. ДАВЫДЗІНА



Дзякуем за клопаты аб нашым здароўі

У малаянічай мясцовасці Берастовіцкага раёна, сярод чатырох вёсак адкрыўся фельчарска-акушэрскі пункт калгаса «1 Мая». У аднапавярховым новым доме абсталівана радзільнае аддзяленне. Узорная аптэка мае неабходныя медыкаменты. Загадвае медпунктам фельчар Парманчук Юльян Іосіфавіч. Яму дапамагаюць дзве акушэркі: Зданчук Ніна Аляксандраўна і Пудзіна Ніна Паўлаўна. Яны прымаюць роды, лечаць гінекалагічных хворых, праводзяць прафілактыку сярод насельніцтва.

Як гэта незвычайна для нашай аколіцы. Спрадвеку вакол яе нічога не было, апрача хіба карчмы. У мястэчку Крынкі (12 км ад нас) пры панская Польшчы быў урач Жычкоўскі і фельчар Міхаль. Яны аблугоўвалі ўесь павет. Пра Жычкоўскага складалі легенды, да яго баяліся падысці: ён лаяўся, штурхаў жанчын і выкідаваў на вуліцу. А за візіт трэба было аддаць трох злотых — гэта паўтара пуда жыту. Смяротнасць сярод дзяцей была страшнай, асабліва ад шкарлатыны, дыфтэріі, воспы. Ад гэтых хвароб у маіх бацькоў памерла пяцёра дзяцей.

Ксяндзы з касцельных амбонаў гаварылі народу: «Цяжарная жанчына стаіць адной нагой на парозе, а другой у труне. Падрыхтоўвайце цела і душу». Так і было. Жанчына перад родамі рыхтавала сабе адзежу на смерць і хадзіла да споведзі. Я сама нарадзіла сямёра дзяцей і кожны раз разам з пялёнкамі для дзяцяці рыхтавала для сябе саван і хадзіла да споведзі. Трыццаць год праляжала мая кашуля на смерць. Днямі пачала яе растачваць. Зайшла да мяне маладая суседка і пытае, што я раблю. Я і кажу: «Знайшла кашулю, што шыла сабе на смерць. Цяпер яна на мяне ўжо не лезе, бо за трыццаць год я папаўнела, дык трэба шыць другую, а гэту насіць». Смиецца маладуха і я з ёю. У наш час ніхто ўжо не думает аб смерці.

Гарачай удзячнасцю напоўнены сэрцы калгаснікаў за бацькоўскія клопаты партыі і ўрада.

М. ЗАМИРОУСКАЯ,
калгасніца вёскі Бягдзюкі.

15



Л. ШАНДРЫКАУ

АД РЭДАКЦЫИ: Просім чытачоў нашага часопіса выказаць свае меркаванні з поваду закранутых Л. Шандрыкавым пытанняў

дрэннага. Усё будзе добра. Галоўнае — не хвалюйся. Табе нельга цяпер быць сумнай. Ой, гэта ж радасць якая?! Ну, усміхніся, Манюша, узімі галаву. Я зараз паклічу суседа, і мы з радасцю пасядзім з ім увечары... Ты што? На самай справе ідзеш?

— Не прыкідваіся. Я бачу цябе наскрозь. Не кахаеш ты мяне. Ды ідзі ты...

— Перастань малоць глупства. Вельмі дрэнна, што ты глядзіш наскрозь, не спыняеш позірк... Не! Ты не пойдзеш нікуды. Распранайся і давай разам варышь вячэр...

Раніцай я папярэдзіў у гінекалогіі, каб такую вось не падпускалі на гарматны стрэл. Начаваць Маня дадому не прышла. Тры дні я бегаў па горадзе ў пошуках працаўшай жонкі. Дзеци былі пакінуты адны. Яны, відаць, прызвычайліся да падобных адлучак, асаблівага непакою я не заўважаў. На чацвёртую ноч гаспадыня была дома. Сваю задуму яна прывяла ў выкананне. У гінекалогіі на маё папярэдзяне не зварнулі ўвагі.

Я не мог глядзець на жонку, а яна прасіла дараваць ёй і расківалася, абвінавачваючи мяне ў недастатковым каханні.

Ды хіба можна дараваць забойства?

Я дараваць не могу! Яна растаптала маё саме дарагое каханні.

Я ведаю мужчын, якія прымушаюць губіць будучае жыццё і пісаваць сучаснае, не думаючи аб страшеннай трауме на сэрцы каханага чалавека.

У даным выпадку ўдар нанесены ў маё сэрца, і рана кроваточыць не перастаючы.

Немагчыма, па-моему, наблізіцца да чалавека, які пахне крывей загубленага дзіцяці.

Толькі дзеци стрымліваюць мяне ад поўнага разрыва. Але адчуваю ўсім сэрцам: аддаляюць ўсё далей і далей.

З вучобай справа пайшла няважна і няма ніякай магчымасці дапамагчы. Дзяўчынка ў трэцім класе, не ведае табліцу множання, не ведае ніводнага арыфметычнага і граматычнага правіла. Варта мне прaverыць дзённік або сшытак — пачынаюцца слёзы. Дзеци не прызвычайены, каб умешваліся ў іх вучэнне. Уночы мне ўсё ж удаецца зірнуць у партфелі дзяцей, каб прaverыць іх школьнія справы. Малюнак вельмі сумны. Двойкі прагрэсіруюць. Наведаў школу і выявіў яшчэ больш сумны малюнак. Наставніца прызнаецца, што дапусціла грубую памылку, праправодзячы Наташу ў трэці клас.

Хлопчык, як толькі пайшоў у першы клас, адразу ж даў зразумець, што пяцёркі будзе прыносіць дадому толькі пры ўмове, калі хатні будуць выконваць яго патрабаванні. За двойку маці ўзнагароджвае сыночка паблажлівай усмешкай і рэзюмую:

— Што ты ад яго хочаш? У першым класе саме цяжкае вучэнне! Не крані яго...

Такі метад даў свае вынікі. Калі ў першым паўгодзі ў Вані пераважалі добрыя адзнакі, то цяпер тройка вельмі рэдка ўпрыгожвае сшытак. Амаль кожны дзень наставніца вымушана пакідаць яго пасля ўрокаў.

Шура, як я паспей высветліць, з вялікай цяжкасцю дайшла да сёмага класа. Апошні час двойкі выцясняюць у дзённіку ўсе астатнія адзнакі. Спроба дапамагчы прымаецца як абраза.

З першых дзён вучобы дзеци прывучаны толькі пачынаць сшытак. На трэцій-чацвёртый старонцы сшытак знікае, і запаўняеца наступны. Я перастаў купляць сшыткі ў запас. Ого! На гэтую маю перасцярогу сшытка ўзялася яшчэ больш.


Размова па ўсіх гэтых пытаннях скончылася вельмі неразумна:

— Былі б дзеци твае, ты не шкадаваў бы ім паперы! — упінула мяне Маня.

— За дзецимі трэба сачыць, дапамагаць у вучэнні, а не патураць ім, не рашаць за іх задачы. Хіба можаш ты правіла вывучыць за Наташу ці верш за Шуру?

— Хопіць з іх таго, што ў школе іх мучаюць! Летам яны былі спраўней, чым цяпер. Ад тваёй дапамогі яны ногі хутка перастануць цягніць.

Абменьвацца падобнымі кампліментамі няма ніякага жадання.



Пачо пісем

Спіро ДЖАІ

(Сапраўдная гісторыя)

Пераклад з албанскай мовы Розы Коцы

(Канец. Пачатак у № 2 за 1959 г.)

Мал. Ф. Бараноўскага

III

Мельбурн, 25 студзеня 1950 г.

КІЧО, дружка, старая перачніца! Урэшце, калі пісьмы пішуцца, то яны і даходзяць. Дайшло і тваё даволі запозненае пісьмо, свіння ты гэткая! Выходзіць, ты жывы, здаровы, да радзімы дабраўся. Хоць і з пустой кішэнія. Але нічога! Была б работа...

Мы цябе часта ўспаміналі і зразумець не маглі, куды ты праваліўся!?

У нас у Мельбурне ёсё па-ранейшаму, ніякіх перамен, жыццё цячэ гэтак жа, як і пры табе. Раніцай ідзем на работу, увечары вяртаемся ў той жа дом, дзе жылі раней, у нядзелю часам ходзім на футбол. Андон, Мітро і Джым здаровыя, і мы ўсе таксама жывём разам. Мітро заўсёды, калі мы ходзім на стадыён, хварэе ва-ўсю і так вітае сваіх любімцаў, што к канцу гульні ўсе мазалі з далоней пазрывае. Назаўтра яны ў яго зноў з'яўляюцца, па міласці Біла. На работе ў нас ёсё па-ранейшаму. Усё гэтак жа дапамагаем «нашаму дарамому Білу» акругляць жываток і свой рахунак у банку. Той і другі з нашай дапамогай растуць і працвітаюць, каб гэтаму Білу пуста было!. Малайчына ты, Кічо, што вырваўся адсюль. Не ѿшышла гладка, але бывае і горш. У майм асабістым жыцці адбыліся змены. Я ажаніўся, Джым—таксама. Ён узяў адну галандку двухметровага росту, работніцу, таксама з будоўлі Біла, але ты яе не ведаеш: яна толькі год як прыехала. Раней яна батрачыла на вялікай ферме, якая нядаўна разарылася. Я узяў дачку Марку з Сатыры. Можа быць, ты ведаеш яго, Кічо? Ён даўно працуе на верфі, сям'я ў іх небагатая, як і наша. Людзі знаёмыя.

Гэта я зрабіў не без мэты. Ажаніся я на якой-небудзь мяццовай дзяўчыне, давялося б пускаць глыбокія карэнні на аўстралійскай зямлі. А я не хачу гэтага, хоць гады ідуць і паступова мы старэем далёка ад радзімы. Але надзея вярнүцца ў адзін цудоўны дзень у сваю краіну, на сваю дарагую, родную зямлю нас ѿсё ж не пакідае.

Ну, Кічо Фані, скажу табе шчыра: і мяне, і іншых таварышаў рассстроіла гісторыя з тваёй жонкай. Бяда сталася, чистая бяда! Ясна, што ні ты, ні яна тут не вінаваты. Вінаваты тыя, хто нас прымусіў паехаць у гэтую ссылку. Глядзі, глядзі, што я напісаў! Хацеў напісаць «у эміграцыю», але не буду папраўляць. Так правільней — гэтая эміграцыя не лепш ссылкі!

Ты пытаеш нашай думкі і парады. Мы — твае таварышы, а парада табе сапраўды патрэбна: пераехаў ты моры і акіяны, перажыў шмат у дарозе, патраціў апошнія зберажэнні, зда-

бытыя потам і крывёю, каб знайсці спакой і шчасце ў сям'і, з жонкай, а прыехаў да разбітага карыта. Хто іншы, можа быць, не вельмі б не пакоўся, але ты, Кічо, як я зразумеў з твойго пісьма, ніколікі не змяніўся. Чытаў я тваё пісьмо і ўспамінаў, як ты, бывала, паказваў нам фатаграфію жонкі ўсякі раз, як толькі размова зойдзе аб роднай вёсцы. Заўсёды ты глядзеў на гэтую маленькую фатаграфію так, нібы бачыў яе ўпершыню... Але цяпер — як бы ты ні хваліваліся — гэтая справа скончана. Уяві, Кічо, што яна памерла. Ну, што б ты зрабіў у такім выпадку? Скажу табе без хітрыкаў маю думку — жаніся, пакуль не позна. Знайдзі там у вас на будоўлі добрую работніцу, стварай сваё гняздечка. Хіба не робяць так і ластаўкі, калі вяртаюцца і знаходзяць свае гнёзды разбураныя?

Вельмі ўважліва прачыталі мы ѿсё, што ты піша аб тамашнім становішчы.

З таго дня, як прышло тваё пісьмо, клянуся табе, я пачаў сур'ёзна падумваць, як бы вярнуцца хутчэй. Ёсё, што ты нам пішаш, вельмі падобна на расказы Джыма. Розніца ў тым, што ён пра ѿсё гэта даведаўся з кніг і газет, а ты ўбачыў на ўласныя вочы.

Тваё пісьмо я прачытаў Джыму, і добра растлумачыў на яго мове. Ён закурыў люльку, глянуў мне ў очы, падміргнуў і папрасіў: «Ану, прачытай яшчэ разок, што піша Кічо пра гаспадароў».

Я яму ѿсё зноў пераклаў. Падняўся ён, такі высокі, як калона, узяў тваё пісьмо ў руку, як бы цзам хацеў сам разабрацца, і радасна ўсклікнуў: «Ол райт! Ол райт! Хіба не казаў я вам? Кічо ва ўсім мае рацыю. Так і ў Расіі. І ты напіши Кічо, што я яму зайдрошчу. Ён прышоў на ѿсё гато-вае, а нам яшчэ трэба змагацца...» Потым ён памаўчаў, відаць, абдумваў нешта, і раптам аб'явіў: «А гэта пісьмо мы перакла-дзем і надрукуем у газеце, каб даведаліся пра гэта і іншыя».

Што табе яшчэ напісаць, дружка? Пасылаю адно старое-ста-рое пісьмо. Яно прышло хутка пасля твойго ад'езду. Мяр-куючы па почырку, пісьмо гэтае ад тваёй былой жонкі. Яго нам пераслаў таварышы з Сіднея; яна, вядома, пісала яна твой ранейшы адрес. Я захоўваў гэты канверт, чакаючы вестак ад цябе. Калі прышло тваё пісьмо і даведаўся я пра канец ѿсё тваёй гісторыі, вырашыў было разадраць яго, але потым падумаў аб тваім харатарам і вось перасылаю табе, як апош-ніе пісьмо ад яе. Падобна, яно будзе табе дорага як памяць...

Чакаем ад цябе яшчэ вестак, ды больш падрабязных. Сёння раніцай, калі мы ішлі на работу, Джым папрасіў перадаць табе, каб ты напісаў як найбольш пра тамашнія жыццё.

Прывітанне ад ўсіх нашых таварышаў. Не тужы! Усе раны, якія б глыбокія яны ні былі, зажываюць з часам.

Прывітанне!
Алеко Дзінго.

IV

Цірана, 2 сакавіка 1950 г.

АҮЕРО! Вось ужо трэцяе пісьмо пішу я табе пасля звароту з чужыны. Да цябе, вядома, дайшлі чуткі, што я зноў хаджу па роднай зямлі. Адразу пасля прыезду даведаўся, што здарылася з табой, з ѿсёй нашай сям'ёй. Тады я узяў пяро і напісаў табе. Не буду хлусціць: першае пісьмо было зу-сім не такое, як трэба. Я быў занадта ашаломлены і злосны. Але, на шчасце, своечасова спахапіўся і першага пісьма так табе і не адаслаў. Яшчэ некалькі разоў парываўся напісаць — і зноў адкладваў. Нарэшце, крыху супакоўшыся, напісаў дру-гое пісьмо, але і яго я не адправіў.

Калі я ўзяўся за гэтае, трэцяе, то злосці ў мяне, Аўеро, ужо не было. Наадварот, цяпер я баюся, што стану міжвольнай прычынай разладаў і спрэчак у вас у дому. Можаш спытаць: навошта ѿсё-такі я пішу? Навошта я парушаю твой спакой, хоць бы на міг? Ды таму, што ты павінна ведаць, дзе я пра-падаў усе гэтыя гады. Вядома, калі б нашы адносіны былі ранейшыя, я б самым падрабязным чынам расказаў табе пра сваё жыццё на чужыне дзень за днём. А зараз вельмі коратка раскажу пра тое, што табе, думаю, трэба ведаць.

З Аўстраліі мне ўдалося выехаць два з лішнім гады назад. Да гэтага з самага заканчэння вайны нас кармілі абяцанкамі, што не сёння-затура становішча палепшыцца і можна будзе

свабодна ехаць дадому. Аднак час ішоў, я сумаваў па дому, і калі зразумеў, што чакаю дарэмна, вырашыў ехаць на ўздагад.

«Хоць пеша ісці, — разважаў я сам з сабою, — усё-такі рана ці позна прыдзеш на родную зямлю. Інакш, чаго добрага, састарышся, чакаочы. Буду ісці і ўдзень і ўночы, без стомы, пакуль не дабяруся да парога свайго дома і не сутэрнуся з сям'ёй».

Але пеша з Аўстраліі ў Еўропу не прыдзеш. Прыйехаў я ў Егіпет, разлічваючы, што адтуль лягчай прарабрацца далей, — а мне не даюць дазволу працягваць дарогу. Блукай па вуліцах Александрыі, і ўцякалі тыя нямногія грошыкі, якія зарабіў сваім потам і крывёй на чужыне.

Сустрэў аднасяльчан, такіх жа эмігрантаў, як і я. Яны паралі рушыць ва Францыю, быццам там можна выправіць дакументы. А іншыя запэўнівалі, што там ніяма нікай надзеі, і падбівалі вярнуцца ў Аўстралію. Але я лепш бы руکі на сябе наклаў, чым вярнуцца ў ненавісную Аўстралію. Усё-такі надзеі не страціў, сеў у адзін цудоўны дзень на параход і напіраваўся ва Францыю. Тут новыя перашкоды, а зберажэнні канчаліся. Але грошай мне ўжо было не шкада, хоць менавіта з-за іх, праклятых, пусціўся я ў доўгую дарогу на чужыну. Пасля доўгай валакіты выправіў я, нарэшце, пашпарт. На другі ж дзень паехаў з Парыжа ў Румынію і адтуль першым параходам у Дурас. Была нач, калі мы сышлі з парахода. Я нагнуўся і пацалаў родную зямлю.

«Ну, цяпер скончыліся мае пакуты!» — думаў я, і мне здавалася, што я памаладзеў год на дваццаць, быццам скінуў у мора ўсе клопаты. Але ад сваіх аднасяльчан я даведаўся, што здарылася. Сказаць табе праўду? Спачатку я прышоў у такое шаленства, што нават узненавідзеў цябе.

Колькі я перанёс за гэтая дванаццаць год! І колькі разоў уяўляў сабе дзень нашай сустрэчы! Ніколі я не забываў цябе, ніколі не расставаўся з тваёй фатаграфіяй. Ведаеш, аднойчы, калі я працаваў на будоўлі дзесяціпавярховага дома ў вялікім аўстралійскім горадзе і мы ўжо ўкладвалі апошні паверх, глянуў я навокал: высокія дамы, унізе па вуліцах туды-сюды шнуруюць усялякія машыны, а далей, за рысай горада, рассцілаюцца шырокія палі, падобныя на бляскрайніе зялёнае мора. І такая мяне ахапіла туга: «Да чаго ж далёка я ад рабімы, ад сваіх блізкіх!» Кінуў я работу, прыхіліўся да сцяны, якую толькі што склаў сваімі рукамі, прысёў на груду дошак. Даставі свой бумажнік і ўзяў у руці тваю фатаграфію. Глядзеў я на яе не ведаю колькі часу. Гэта была фатаграфія, на якой ты знята на нашым дварэ, калі вінаграднай лазы, за некалькі дзён да майго ад'езду.

Хіба можна ўсё гэта забыць? Хіба можна выкінуць з сэрца? Не, Аўero, не! Вось і цяпер, калі мы разлучаны навекі, я ўсё ж не могу не пісаць табе пра тое, што перапаўняе мae сэрца! Мне цяпер гэтак жа цяжка, як у ту ю далёкую гадзіну, калі расставаўся я з твой і са сваёй няшчаснай маці. Аўero, Аўero, цi памятаеш, як ты паўтарала сваёй маці, калі яна не згаджалася на нашы заручыны: «Або выйду замуж за Кічо, або застануся старой дзвеяй!» Няўжо ты забылася пра гэтага?

Між іншым, ты ні ў чым не вінавата. Ты сумленна чакала мяне амаль дванаццаць год. Пра гэта мне ўсе гавораць. Я нават уявіць не могу, як ты спраўлялася з хатнай гаспадаркай адна, без малейшай дапамогі з майго боку.

Але і за сабой я не адчуваю віны, Аўero. Хіба мог я не ехаць тады на чужыну? Калі б ты ведала, які цяжкі камень ляжыць у мяне на сэрца з таго часу. А ўсё, што здарылася за апошні час, і зусім растрывожыла мне душу. Але хто ж зможа мне дапамагчы? Хто зніме гэты камень?

Хто павінен адказваць за наша разбітае жыццё? Ні ты, ні я — нікто паасобку не вінаваты. Я цяпер добра разабраўся, дзе праўда. Ды і ты, Аўero, ужо не сляпая. Гэта ясна мне з твой апошняга пісьма. Не дзівіся, што я нядайна атрымаў пісьмо ад цябе. Гэта даўняе пісьмо. Тыдні два назад я атрымаў пісьмо з Аўстраліі ад Алеко Дзінга. Ты, напэўна, памятаеш яго; ён з нашай вёскі — сын Яна Дзінга. У адным канверце са сваім пісьмом ён мне прыслаў і тваё, ад 21 верасня 1947 года. Гэтае пісьмо абышло ўвесь свет і праз тры гады трапіла ў мae руки. Цяпер мне ясна, што нікіх вестак ты ад мяне пасля вайны не атрымлівала. А я пісаў. І перад выездам з Аўстраліі я зноў пісаў табе. Але калі выехаў, вырашыў: лепш прыеду нечакана. Будзе больш радасці. Ведаеш, Аўero, хвілінамі я траціў усякую надзею дабрацца да дому. Гэта ж два гады чакаў я дня ад'езду. Толькі з Парыжа, калі выправіў усе дакументы, даў табе тэлеграму на адрас Тэрыхата, але было ўжо вельмі позна...

Аўero, Аўero, чытаў і перачытваў тваё пісьмо, перасланое мne Алеко Дзінго, і плакаў, як дзіця. Калі б у мяне было нават каменнае сэрца, яно ўсё роўна ўздрыгнулася б ад гэтых

устспамінаў. Ведай, што і я не забыў мінулага і не мог не напісаць табе апошняга пісьма.

Прабач, што я напісаў так расцягнута. Я і сам не чакаў, што так атрымаецца. Але, відаць, калі хочаш выказаць усё, што ляжыць на сэрцы, коратка не выходзіць!

А ў мяне ж да цябе ёсць яшчэ адна справа, Аўero, але не ведаю, як і прыступіць да яе. Пяць год назад, калі скончылася вайна, людзі як быццам зноў ажылі. Назат там, у Аўстраліі, дзе вайны і не нюхалі, усе радаваліся. Мы, рабочыя, пакідалі работу, нікога не пытаючыся, вышлі на вуліцу і гучна, у поўны голас спявалі. У абед мы сабраліся ў пакоі ў Алеко Дзінга, усе насы з вёскі, каб правесці разам гэты святочны шчаслівы дзень. Як зараз памятаю, ні аб чым іншым не гаварылі, апрача як аб звароце па дамах. Усе будавалі планы новага жыцця, якое вось-вось пачнем. Увечары я вышаў у горад і купіў адну рэч для цябе. Гэта — шоўк на сукенку. З самых лепшых шоўкаў, што там былі. Мне здавалася, што ён павінен вельмі табе спадабацца. Куды б мяне ні заносіла ў часе маіх двухгадовых вандраванняў, гэты адрэз я бярог, як самую дарагую рэч. Адрэз гэты твой. Для цябе я яго купіў і для цябе я яго столькі часу берагу. Ён твой. Але я не ведаю, ці прымеш ты яго. Аб гэтым ты паведамі мне з якой-небудзь аказіяй. Толькі так цi не. Добра? А працуя я ў Ціране, там, дзе будуецца тэкстыльны камбінат.

Пісьмо гэтае прыдзе да цябе не па пошце. Не хачу я, каб у цябе вышлі якія-небудзь непрыемныя з мужам. Я пашлю яго ў Хаскову на імя маёй стрыечнай сястры Эўдоксіі, а яна перадасць табе праста ў руку. І яшчэ яб адным я прашу цябе, Аўero. Калі будзе ехаць хто са знаёмых сюды, перадай мне, у якім месцы пахавала ты нашу Леначку і якія прыкметы яе магілкі. Я разумею, што мы не павінны сустракацца і перапівацца, але гэту ласку ты можаш зрабіць. Хачу я як-небудзь з'ездіць у Тэрыхат толькі для таго, каб пайсці да яе маленькай магілкі і паплакаць там, як плакала ты калісьці.

Канчаю і жадаю табе ўсяго добра.

Кічо Фані.

V

Дэрвічан, 9 сакавіка 1950 г.

ДАРАГІ мой Кічо! Кічо, Кічо мілы!

Тваё пісьмо, якое прынесла Эўдоксія, уварвалася ў маё жыццё, як бомба. Не памятаю, як раскрыла, не памятаю, як прачытала першы раз, потым яшчэ і яшчэ раз запар для вернасці, і толькі тут зразумела, што гэта не сон. Пазнала тваю руку, і раптам мне здалося, быццам ты побач са мной. Плакала і плакала сама не ведаю колькі. Я ж цябе лічыла загінуўшым, я паніхіду па табе адслужыла, а ты раптам тут! Ах, Кічо, чаму я даведаўся пра гэта так позна? Ты ўжо столькі часу тут, а ніхто ні слоўца не сказаў мне! Ты ж ведаеш насы звычай. Шушукаліся між сабой, а мне ні гугу! Але ўсё-такі я зауважала, калі хадзіла да крыніцы па ваду, жанчыны глядзелі на мяне з нейкай асаблівай цікаўнасцю і зараз жа, як толькі я набліжалася, пераводзілі размову на іншае. Аднойчы, на млыне, яны гаварылі нешта пра мяне, але як убачылі мяне ў дзвярях, адразу замаўчалі, вінавата пераглядаючыся. Чаго я толькі не перадумала! Але мне і ў галаву не магло прысці, што гэта ты прыехаў... Яны гэта ведалі, а я — я! — не ведала нічога.

Вось чаму я так разгубілася, убачыўши тваё пісьмо. Спачатку я зразумела толькі адно: ты жывы! Ты жывы, здаровы і дзесяці блізка ад мяне! Ад шчасця мне на месцы не сядзела. Калі б у мяне былі крыллі, я б адразу прыляцела да цябе, у ту ю хвіліну! Адно я ведала цвёрда: чакаць больш не могу!

Эўдоксія нават здзівілася, гледзячы на мяне. А я не памятаю, што ёй гаварыла, колькі часу мы правялі разам.

Ноччу я вачэй не сплюшчыла — усё думала пра свой дзіўны лёс. Сапраўды, жанчын, якія стравілі мужоў, нямала было і раней; яшчэ больш стала іх у часе вайны. Але, каб так, як у мяне — жонка чакае мужа больш дзесяці год, потым аплаквае яго як мёртвага, і раптам ён вяртаецца, а яна ўжо замужам за іншым, — толькі выпадкаў я не чула. Нават у нашых песнях пра такое не спяваетца! Пра гэта я і думала ўсю ноч напралёт, не смеючы нават заплакаць для палёгкі. Калі б муж пачаў і спытаў: «Чаго ты плачаў?» — што б я яму адказала?

Ледзь развіднела, я ўскочыла з ложка, як быццам па гаспадарцы, і нават не апрануўши як трэба, дастала тваё пісьмо з патаемнага куточка, куды скавала начу. Дастала і пабегла ў хлеў. Разгарнула і начала чытаць з самага пачатку, як быццам у першы раз. Толькі тут я зразумела, што ты зусім прымірыўся з нашым лёсам! «Што здарылася, то здарылася!» — лічыш ты. На гэтым, моў, і канчаецца наша

гісторыя. І каханне наша, значыць, таксама на гэтым скончылася? Так ты мне пішаш?!

Ах, Кічо! Як ты мог напісаць такія слова? Як табе сэрца дазволіла гэта зрабіць? Як рука не задрыжала, як пяро не выпала? Хіба ты ўжо не ранейшы Кічо, які мне па два разы ў дзень, раніцай і ўвечары, клятвы даваў, што каханне наша непарушнае. Няўжо чужына праклятая настолькі цябе змяніла, паколькі ты пішаш, што мы больш ніколі не сустрэннемся. Што сталася з тваім каханнем, куды яно падзелася?!

Так думала я, перачытаючы пісьмо ў хляве. Але потым апамяталася: а я, што зрабіла я з маім каханнем, калі адвахылася выйсці замуж за другога? Выходіць, гэта я вінавата? Навошта мне было выходіць замуж? Цярпела амаль дванаццаць год, чакала цябе ледзь не ўсё жыццё — і ўрэшце, калі ты быў ужо на дарозе дадому, зрабіла такую жахлівую памылку! Лепш бы нага ў мяне падварнулася, калі я пакідала свой дом.

Калі б хоць адно тваё пісьмо трапіла мне ў рукі... Для мяне было б даволі і радка. Даволі было ведаць, што ты жывы, — я б цябе чакала яшчэ дванаццаць год!

Потым, Кічо, аддолелі мяне людзі... Усе мае сяброўкі, усе сваякі, і асабліва браты. Кожны паўтараў: «Выходзь замуж!», «Чаго ты яшчэ чакаеш?» — і пачынаў даказваць: ад Кічо колькі часу німа ніякіх вестак, а іншыя пішуць, што Кічо даўно выехаў з Аўстраліі. Дзе ён прападае столькі часу?! Напэўна з ім што-небудзь здарылася. «Памаліся за душу нябожчыка, — рэялі браты, — ды і ўладквай сваё жыццё, пакуль не позна». Вось як мяне настройвалі людзі, і вось як адвахылася я на гэтае другое замуства! Таму што, Кічо, замуства замуству розніца. Добра жыць жанчыне з каханым мужам, але німа нічога цяжкай і горш, чым быць жонкай чалавека, які застаўся табе чужым і ні на кроплю не сагравае сэрца. Такое жыццё — няспынная пакута! Я выпрабавала гэта на сабе, павер мне, мой Кічо! Павер і зразумей, што вышла я замуж другі раз толькі для таго, каб было дзе на старасці галаву прыхіліць. Гэта чыстая праўда, Кічо. Паклаўшы руку на сэрца кажу табе!

Але як жа мне быць цяпер? Што зрабіць?

Я вырашила б адразу, калі б гэта залежала ад мяне адной. Але тваё пісьмо, Кічо, нібы падразае мне крылле. Хіба магу я ляцець да цябе, калі ты сам мне ні малейшай надзеі не пакідаеш.

З дня паніхіды, што адслужыла я па табе (жывому — падум'я толькі!), нашу я чорную сукенку ў знак жалобы. Што рабіць мне цяпер — зняць яе ці пашыць яшчэ такую ж?..


Сэрца маё гаворыць, каб, не лічачыся ні з чым, заўтра ж раніцай паймчацца да цябе, і будзем мы з табой разам, як заўсёды марылі. Але ты ж пішаш інакш! Што ж мне рабіць?

Цяпер у мяне аказалася два мужы. Аднаго я кахаю, як раней, у дзесяць разоў больш, чым раней. З другім абвенчана па закону, але гэтага мужа не кахаю, не ненавіджу. Але, калі застануся ў яго доме, баюся — пачну ненавідзець, хоць ён ні ў чым не вінаваты. Навошта ж даводзіць да нянавісці? Хіба я магу жыць з чалавекам, не кахаючы яго? Не, Кічо, не...

Ах, Кічо, мілы Кічо, німа мне жыцця воддаль ад цябе. Вось ты пытаешся ў пісьме, ці прыму я адрез на шаўковую сукенку, які ты купіў і захаваў для мяне ва ўсіх тваіх вандраваннях. Але навошта мне гэты шоўк без цябе? Я сэрца хачу тваё, Кічо, сэрца тваё хачу і нічога іншага. А што да майго сэрца, то я яго табе даўным-даўно аддала там, у нашых палях. Магу паўтарыць: бяры і рабі з ім, што хочаш, яно тваё. Ты нават не падумаў аб гэтым? Чаму, Кічо? Плётак спалохаўся ці разлюбіў мяне? Вядома, калі б я вырашила пакінуць майго новага мужа і вярнуцца да цябе, то ўсе мужчыны і жанчыны, ад малога да вялікага, началі б малоць языком і пляткарыць пра нас. Па дамах і на вуліцах вёскі, на палях і ў царкве — усюды пляткарылі бі I, вядома, усе шышкі сыпаліся б на маю бедную галаву! «Не дачакалася нейкіх некалькіх месяцаў, — гаварылі б яны, — і вышла замуж за другога. Ужо не магла пацярпець і пачакаць, як чакаюць прыстойныя жонкі!». Іншыя дадавалі б: «Ну, добра. Справа зроблена. Захацела мужа і знайшла. А цяпер? Кінула мужа законнага, з якім пад вянец ішла, і зноў сышлася з першым? Гэта хіба справа? Дзе чуваць такія рэчы тут, у нас?»

Хто ведае, колькі яшчэ ўсякіх крыйдных слоў будзе кінута мне ў твар. Калі ты трывожыся толькі пра гэта, Кічо, паслушай і маю думку.

Будуць мяне абвінавачваць? Плёткі пойдуть? Добра! Няўжо з-за ўсялякіх агбавораў трэба ламаць жыццё? Ды няхай збяруцца ўсе жанчыны і мужчыны нашай вёскі, з усіх вёсак Дропула! Няхай яны гавораць, што ім захочацца і колькі захочацца! Няхай яны гавораць цэлы дзен! Я ўсё выслушую без кроплі страху. А потым ім адкажу. І яны, як начуюць мае слоў, скажуць, я ўпэўнена: «Правільна, Аўеро, правільна. Едзь



хутчэй і будэ разам з тым, каго кахаеш. Ён твой муж. Чаго ты яшчэ чакаеш?»

Яны абавязкова так скажуць, Кічо. Не сумнявайся! Ніколі мне ў галаву не магло прысці, Кічо, што будуць такія буры ў маім жыцці. Ніколі я не думала, што ў маім жыцці ўсё так можа заблытацца. Ах, калі б ты ведаў, як баліць маё сэрца.

Аб сэрцы жанчыны раней мала думалі. Я — простая сялянка. З вёсак Дропула ніколі і нікуды не выязджала. Але, наколькі давялося чуць і бачыць, многае цяпер змянілася. Усё стала не так, як раней. І сама я змянілася ад клопатаў і ад перажыванняў. Цяпер і мы, жанчыны, маем права жыць, як загадвае сэрца. А паколькі маем права — я і зраблю, як загадвае сэрца. І хай будзе што будзе!

Няхай хоць канец свету, няхай зямля перавернеца і придушыць мяне — я знайду сілы выбрацца і прысці да цябе, абняць цябе хоць разок! Нездарма чакала я гэтай гадзіны доўгія гады, нездарма рваўся ты да роднага дома — будзе і ў нас з табой сваё гняздо.

Хопіць размоў і пісем. Я б ужо заўтра раніцай вышла на дарогу ў Гіракастру, села б на спадарожную машыну і ўвечары была б у цябе. Якое б гэта было шчасце!.. Але я не хачу ўцякаць употай, як зладзейка. Я адкрыта пагавару з маім мужам. Я скажу яму ўсё як ёсць і даб'юся, каб ён даў мне магчымасць свабодна пaeхаць. Раствумачу, што здарылася вялікая памылка, якую неабходна выправіць, і, думаю, ён згодзіцца. Можа быць, не адразу, не ў першую хвіліну, але згодзіцца. Ён нядрэнны чалавек, Кічо, сэрца ў яго добрае. Вядома, можа выйсці затрымка, пакуль не ўладжу ўсё як належыць. Але абяцаю табе паспяшацца з усіх сіл, хвілінкі лішний не патрачу.

А раптам ты не прымеш мяне, Кічо? Раптам адашлеш назад, скажаш, што я цяпер ужо не падыходжу табе, паколькі стала жонкай другога?

Што я буду рабіць тады?! Апынуцца адной, на вуліцы, так далёка ад свайго дома? Вось гэта сапраўды будзе жахліва! Ніколі я пра гэта не думала. Ах, Кічо, Кічо, мне здаецца, што я стаю на беразе глыбокай і мутнай ракі і нешта штурхася мяне ў самы вір!


Усё роўна я не адступлюся. Рашэнне прынята, я еду. Я еду, Кічо, еду, каханы, я еду да цябе, чакай мяне!

Толькі схаджу, праведаю Леначкіну магілку. Ачышчу ад пустазелля, прыбяру, упрыгожу, прысяду побач і скажу ёй, дзяўчынцы маёй: «Лена, Лена, паслухай мяне, дачушка. Прыехаў наш тата і чакае мяне». Што ж мне рабіць потым? Пайду нехачаць, вярнуся ў вёску, папрашу прабачэння ў нешчаслівага новага мужа — і паеду да цябе, да цябе!

Дух захоплівае ад гэтай думкі!

Ты першы і апошнія каханне майго жыцця, Кічо! Чакай мяне, чакай!

Цалую цябе, каханы,
твая Аўерын.



Акрабатычны танец «Вампір і матылёк» у выкананні С. Конгра і В. Гільзінца.

ЖАНЧЫНЫ НА ЭСТРАДЗЕ

З ВІЧАЙНА, выязджаючы ў чарговую гастрольную паездку, артысты падбіраюцца танім чынам, каб у брыгадзе быў прадстаўнікі самых разнастайных жанраў.

Вялікім поспехам у гледачоў карыстаюцца спявачкі Белдзяржэстрады Н. Наследнік, Т. Ванецыян, Ю. Кажанкова, В. Александровіч, В. Ліснейская, В. Гаскарава, І. Вішнеўская і многія іншыя. Яны насыць у народ прыгожую песню, раманс, баладу. Вельмі любяць калгаснікі жартоўныя беларускія песні ў выкананні Надзеі Наследнік. Яна выконвае іх лёгкі і выразна, з вясёлым, жыццерадасным гумарам, выклікаючы ў зале радасныя і прыхильныя ўсмешкі.

Не меншым поспехам карыстаецца і танцевальная пара — артысты Мар'я Сцяпанец і Янка Хвораст. Стылізаваны беларускі танец «Крыжачок» у іх выкананні поўны тэмпераменту і агню. Доўга не адпушкаючы гледачы пару, якай ім спадабалася. Добрае ўражанне пакідае і экспцэнтрычная танцевальная пара ў складзе артыстаў Рэгіны і Уладзіслава Віяцкіх. Жартоўны мексіканскі танец і венскі танцевальны жарт — дасціпныя, грацыёзныя, без лішняга трунацтва.

Эстраду іншы раз называюць

вінегрэтам жанраў. Сапраўды, у эстрадных канцэртах побач з лёгкай песеньнай можа выконвацца оперная арыя, побач з вострай частушкай — харэографічная класіка. На фоне музыкі Э. Грыга, напрыклад, добра глядзіцца акрабатычны танец у выкананні маладых артыстаў Святланы Конгра і Валерыя Гільзінца. Дзяўчына і юнак прышлі ў эстраду з мастицай самадзейнасці, з дапомагай старэйших падрыхтавалі нумар і выехалі ў першыя ў сваім жыцці гастролі па рэспубліцы.

Самы ўдзячны глядач — вясковы. Жыхару сталіцы, збалаваному рознымі славутасцямі і гучнымі гастралёрамі, нават уявіць сабе цяжка, якім святам для сельскай моладзі з'яўляецца прыезд ардынарнай канцэртнай брыгады. Нажаль, ёсць яшчэ вёсні, нуды артысты наведваюцца адзін раз у год. Сельскі глядач непатрабавальны. Ён мужна выносиць і мэроз, які часам пануе ў клубе, і цеснату, і тое, што замест крэслай пастаўлены звычайныя лаўкі. Ён даруе артыстам і недасканаласць (не без гэтага!), не абураецца, калі спявачка возьме фальшивую ноту: усе ж мы людзі, у кожнага з нас быўаюць свае памылкі. Не даруе ён толькі нуды і сумоты.

Калгаснікі слухаюць канцэрт артыстаў Белдзяржэстрады. Выступае спявачка Надзея Наследнік.



«Крыжачок» у выкананні М. Сцяпанец і Я. Хвораста.
Фота У. Крука.





Шолам-Алейхем.

СЯРОД вялікіх пісьменнікаў-гуманістіў мінулага, творчасць якіх была бязлітасным абвінаваўчым актам супроць народнай галечы, цемры і голаду, супроць уніжэння, забітасці і знявагі чалавечай годнасці, Шолам-Алейхему належыць адно з самых першых месц у сусветнай літаратуре. Прайшоўшы праз цяжкія, пакутлівыя выпрабаванні лёсу, ён сам выпіў да дна горкі келіх людской нядолі і злыяды, якім так шчодра надзяляла працоўнага чалавека самадзяржаўна-буржуазная рэчайснасць. Шолам-Алейхем выносіў ёй свой суроўы і бескампрамісны прысуд разам з рускімі сабратамі па пяру Львом Талстым, Чэхавым, Караленкам, Горкім, якіх так шчыра любіў і шанаваў; ішоў у першых шэррагах змагароў за свабоду, братэрскую дружбу і згоду паміж людзьмі ўсіх нацыянальнасцей. Не выпадкова «буравеснік пралетарскай рэвалюцыі» Максім Горкі, які з 1904 года асабіста ведаў Шолам-Алейхема, даў высокую ацэнку яго творчасці. Яна «уся, — пісаў ён, — іскрыца такай цудоўнай, дабротнай і мудрай любоўю да народа, а гэтае пачуццё так рэдка сустракаецца ў нашы дні».

Шолам-Алейхем не меў шчасця «прайсці праз гімназіі і універсітэты». Ён афіцыйна не атрымаў казённай адукцыі. Свае глыбокія веды, свой гуманізм ён здабывалаў з невычэрпнай кропніці тагачаснага народнага жыцця. Менавіта яны, жыццё і побыт, думы і мары загнаных і забітых падняволъным існаваннем людзей, скаваных непрагляданай цемрай і прыкрай, страшэнна надакучлівай замкнёнасцю ў зачараваным коле безвыходнага, здавалася б, адзіноцтва, былі яго сапраўдным універсітэтам, які ён так паспяхова закончыў на радасць ўсіх прыхільнікаў народнай свабоды і шчасця. Так, Шолам-Алейхем меў вялікае маральнае права на свой усхавляваны Запавет, залатымі літарамі сімвалічна высечаны на яго надмагільным манументе: «Дзе б я ні памёр, няхай мяне пахаваюць не сярод арыстакрату, багачоў і знаці. Няхай мяне пахаваюць там, дзе спачываюць простыя яўрэі рабочыя, сапраўдны народ, каб помнік, які потым паставяць на маёй магіле,

Выдатны пісьменнік-гуманіст

(Да 100-годдзя з дня нараджэння Шолам-Алейхема)

упрыгожыў простыя магілы вакол мяне, а простыя магілы, каб упрыгожылі мой помнік — як просты сумленны народ пры маім жыцці ўпрыгожваў свайго народнага пісьменніка».

Вышэйшай узнагароды за сваю самаахвярнасць у імя працоўнага люду, за сваё падзвіжніцтва на літаратурнай ніве Шолам-Алейхем не жадаў, і яна для яго не існавала. Ён выйшаў з простай небагатай сям'і. Да пятнаццацігадовага ўзросту вывучаў старожытна-арамейскую і яўрэйскую пісьменнасць. Затым прыйшло ні з чым непараўнанае захапленне рускай класічнай літаратурой, якую ён лічыў сапраўднай школай свайго ідэйна-творчага развіцця.

У 1905 годзе Шолам-Алейхем разгортвае шырокую дзейнасць па аказанию дапамогі ахвярам чарнасоценага яўрэйскага пагрому ў Кішынёве. Разам з іншымі мерапрыемствамі ён арганізаваў выданне літаратурнага зборніка «Дапамога» ў іх карысць. У зборніку прынялі самы актыўны ўдзел Леў Талстой, Чэхаў, Караленка, Горкі, якія публічна выкryвалі крывавыя зладзеісты чарнасоценага царскага ўрада, бясстрашна і аднадушна асуджаныя ўсім сумленным рускім народам. Неўзабаве, між іншым, і сам Шолам-Алейхем, ратуючыся ад кіеўскай чарнасоценай разні, вымушаны быў выехаць у Амерыку. Але хутка туга па радзіме прымушае яго зноў вярнуцца ў Расію. З 1909 года цяжкая хвароба назаўсёды прымусіла яго жыць у чужых краях, дзе ён і памёр у 1916 г., не дачакаўшы тых светлых дзён, паводле яго слоў, «Калі над Расіяй узыдзе сонца».

Літаратурная дзейнасць Шолам-Алейхема пачалася ў 1870-х гадах з карэспандэнцый і нарысаў у перыядычнай прэсе. Папулярнасць яго ў народных масах пачала хутка ўзрастасць, калі ён пачаў пісаць на простай народнай яўрэйскай гутарковай мове апавяданні і аповесці. Ён звярнуў на сябе ўвагу не толькі бязлітасным зрываннем покрываў з жахлівага побыту яўрэйскай mestachkovай бедноты, але і вострым гумарам, дасціпным жартам і смехам — смехам скрэз слёзы, што складае тыповую асаблівасць яго мастацкага таленту.

Своеасаблівы свет вобразаў і тыпаў Шолам-Алейхема — няшчасных нявольнікаў mestachkovай нуды і страшэннай галечы, наглуха зачыненых у некалькіх губернях расійскай глухамані, — знайшоў глыбока праудзівае, яскраве і бязлітаснае адлюстраванне ў яго творчасці («З кірмашу», «Зачараваны кравец», «Песня песняў», «Менахем Мэндл», «Тэ́уе-малочнік» і інш.). Успомнім Шымэн-Эле Вонмі Гласу з «Зачараванага краўца», і мы паўней уявім сабе ідэйны напрамак і мастацкія асаблівасці творчасці Шолам-Алейхема. Шымэн-Эле, вырваўшыся на ўлонне прыроды, быццам адчуў сваё другое нараджэнне.

І не дзіва, бо ён «правёў усё жыцце ў іншым свеце. Вочы яго заўсёды бачылі зусім іншыя малюнкі: змрочнае сутарэнне, ля самых дзвярэй — печ, чапяла, качара ды лапаты, поўнае даверху памынае вядро. Каля печы, ля самага памынага вядра — ложак з трох дошак. На ложку — дзеци, многа, не сурочыцы бы, дзеци — драбязы, як маку, напаўраздзетыя, разутыя, нямытыя, вечна галодныя».

Так яны і жылі, няшчасныя касрылаўцы, на працягу цэльых пакутлівых стагоддзяў. І пры ўсім гэтым, наколькі б ні былі «усе касрылаўцы страшэннымі беднякамі, але беднякі яны вясёлыя, — іранізуе Шолам-Алейхем. — Яны надзелены незвычайна дасціпным разумам, майстры на ўсякія жарты». І тут ёсць свая глыбокая жыццёвая праўда і гісторычная заканамернасць. Вялікі гуманіст, майстар класічнага жарту і вострага сарказму, пісьменнік, як ніхто да яго, здавалася б, па-майстэрску ўдала ўмей каўыстата гумарам і дасціпным, знішчальным смехам. Часам здаецца, што іменна яны і з'яўляюцца галоўнымі героямі яго твораў. Сакрэт быў у tym, што гумар і смех, гэты плач крывавымі слязымі надарванага жыццёвымі нягодамі сэрца, у нейкай меры быццам затлушаў і «скрадваў» бязрадаснае існаванне касрылаўцаў. Адсюль, між іншым, вынікае іх невычэрпны аптымізм, смех і жарт, гумар і сарказм. Тэ́уе-малочнік крыху ўзвышаецца над гэтым патрыярхальным светаадчуваннем, як чалавек, відаць, іншай сацыяльнай фармацыі, і ён захапляе чытача сваім дабрадзействам і пранікнёным поглядам у будучыню.

Шолам-Алейхем увайшоў у сусветную літаратуру як выдатны майстар мастацкага слова. Яго асноўным жанрам была класічнай навела, невялікае апавяданне. Бо нават буйныя яго творы («Менахем-Мэндл», «Хлопчык Мотл», «Тэ́уе-малочнік» і інш.) таксама напісаны, як цыкл навел, якія, разам узятыя, складаюць сюжэтную цэласнасць і раманічную закончанасць. Таму яны так лёгка чытаюцца і ад іх нельга адварацца.

Шматтомныя творы Шолам-Алейхема яшчэ да рэвалюцыі былі шырока вядомы ў перакладах рускаму чытачу. У нашы дні яны не раз перавыдаваліся, складаючы залаты фонд нашых савецкіх чытачоў. І гэта зусім натуральна, бо Шолам-Алейхем, як адзначаў Аляксандр Фадзееў дваццаць год назад, «увабраў у сябе ўсю горыч і тугу жыцця яўрэй-працаўнікоў — бяспраўных, прыгнечаных, гнаных ва ўмовах царызма». Але ён, аднак, «не траціў веры ў лепшыя часы. Ён і яго героі — велізарнейшыя аптымісты. І гэты глыбокі народны аптымізм пройдзе скрэз стагоддзі».

Сцяпан МАЙХРОВІЧ

ЯК УЗНІК ВЯЛІКАДЗЕНЬ

Каля пяці тысяч год таму назад, там, дзе цяпер знаходзіцца Сірыйскі раён Аб'яднанай Арабскай Рэспублікі, існавала старажытная дзяржава — Фінікія.

Аднойчы два грэцкія караблі з грузам кіпрскай медзі ўвайшлі ў гавань горада Бібліа, што на поўначы Фінікіі. Адсюль яны, груженыя аліўкам маслам, сушанай рыбай і фінікійскім віном, павінны былі адплысці на радзіму.

— Глядзі, бацька, — сплохана звярнуўся малады купец да пажылога, паказваючы на горад. — Што здарылася? Можа быць, да Бібліа падыходзіць чужия войскі, а можа ў вароты горада ўварвалася чума і нам нельга прычальваць?

— Супакойся. Нам нічога не пагражает. Больш того, ты ўбачыл адно з самых цікавых відовішчаў. Пайшлі на бераг.

Перад здзіўленымі вачыма маладога грэка адкрыўся страшны малюнак. На вуліцах звычайна вясёлага партовага горада не чуваць было звонкага смеху дзяцей, песьень маракоў і зазыўных крикаў купцоў. Адсюль несліся стогны, енкі і плач. Мужчыны і жанчыны былі апрануты ў жалобнае адзенне.

Прыгіскаючыся да дамоў, прыезджыя купцы падыходзілі да цэнтральнай плошчы. Пасярэдзіне плошчы ўбачылі амаль голага чалавека, які сядзеў на зямлі і час-ад-часу вострым камнем наносіў сабе ўдары. З яго ілба, плячай і грудзей цякла кроў. «Гора, гора нам!» — кричаў ён пасінелымі губамі. «Гора, гора нам!» — паўтараў на тоў. Людзі рвалі на сабе валасы, пасыпалі галаву попелам. Цераз падраную адзежу былі відаць спаласаваныя самабічаваннем цэлы.

— О, вялікі Адоніс, ты памёр! Ты памёр, і няма мяжы гору нашаму, — плакала сівая жанчына, разрываючы пазногамі старэчыя грудзі.

— Адоніс? — спытаў малады грэк. — Хто ён?

— Адоніс па-фінікійску азначае бог, апякун усёй расліннасці, — адказаў яго бацька.

— Чаго ж яны плачуць? Хіба багі паміраюць?

— Маўчы і назірай. Ідзем у храм багіні Астарты.

У паўцёмным храме на

чорным узвышы, акружана плачучымі людзьмі, стаяла труна.

— Бачыш? — спытаў бацька. — Гэта плашчаніца. У ёй ляжыць абраз памёршага бога... Ага, здаецца, малітва канчаецца.

У гэты час высока над людзьмі з'явіўся сівы жрэц, і над на тоў пам разнёсся яго радасны голас: «Адоніс уваскрес!»

Натоўп скалануўся. Людзі кінуліся адзін да аднаго ў абдымкі.

Горад напоўніўся вясёлым шумам і смехам, застракаецца яркімі кветкамі адзення. Пачалося свята ў гонар уваскресення Адоніса.

— Бацька, — папрасіў малады грэк, — раскажы мне пра гэтае свята.

— Слухай жа. Ёсьць такое паданне. Аднойчы на маладога бога Адоніса, калі ён паляваў, напалі дзікія звяры. Сем дзён мучыўся бог, пакуль смерць не забрала яго ў падземнае царства но́чи. Дрэвы і кусты скінулі сваё зялёнае ўбранне, паніклі травы — уся расліннасць вымерла. Сяброўка Адоніса — багіня Астарта — пахавала труп свайго ўлюбёна, але не змагла пахаваць сваё каханне. І яно уваскрэсіла Адоніса. Багі царства но́чи адпусцілі яго, але з умовай, што кожную восень ён будзе прыходзіць да іх і заставацца да вясны. Плач, які ты чуў, працягваецца ўвесе «пераадвелькодны тыдзень» — людзі аплакваюць пакуты Адоніса і яго смерць.

Свята ў гонар уваскресення бога расліннасці азначалася не толькі ў Фінікіі. У старажытных егіпцян багам расліннасці быў Азірыс, у фрыгійцаў Аціс, у асіравілонян Тамуз і Мардук. Усе гэтыя народы верылі, што багі расліннасці паміраюць увесень і ўваскрасаюць вясной. Ім прыносялі ахвяры, упрошвалі даць добры ўраджай.

Так за 3000 год да з'яўлення хрысціянства нарадзілася яго свята. Купцы завезлі культ Адоніса на востраў Кіпр. У V стагоддзі да нашай эры ён трапіў у старажытную Грэцыю, а потым у Рымскую імперию і аказаў рашаючы ўплыў на фармаванне хрысціянскага вялікадзеня.

У Рымскай імперыі старажытнае язычаскае свята ўваскресення сутыкнулася з

яўрэйскім нацыянальным святам вялікадзеня. Зарадзілася яно каля трох з паловай тысяч год таму назад, г. зн. за 15 стагоддзя да з'яўлення хрысціянства. Жывёлаводы верылі, што вясной, к моманту прыплоду, абуджаецца злы, крыважэрны дух, які губіць жывёлу. Каб задобрыць злога духа, у яго гонар наладжвалася вясенне свята. У гэты час духу даваўся своеасаблівы хабар у выглядзе першага ягняці. Крывёю ягняці апрыскваліся шатры, дух нібы паядаў гэтую кроў і ўміласціўляўся. Адсюль і назва свята «пейсах» або «ўміласціўленне» злога духа.

З пераходам яўрэйскіх плямён да земляробства старое свята вялікадзеня злілася з новым земляробчым свята пачатку жніва, якое насяла назуву «маццот», г. зн. свята «праснакоў, прэнага збожжа».

У 586 годзе да нашай эры вавілонскі цар Навуходадон-сар, захапіўшы іудзейскую царства, вывеў адтуль вялікую колькасць палонных. У цяжкім становішчы апиніўся яўрэйскі народ. Але жрацы заклікалі яго не да барацьбы з прыгнітальнікамі, а да малітваў у адрас бoga Ягве. Яны вучылі, што бог Ягве пашле «месію», які выратуе свой народ ад пакут. Вавілонская рабства змянілася рымскім панаваннем. Іерусалімскі храм быў зруйнаваны, а яўрэі расеяны па ўсёй велізарнай імперыі. Яны прынеслі з сабой веру ў нябеснага пасланіка — Хрыста, які павінен быў выратаваць ад цяжкага жыцця.

Яўрэйскае вучэнне аб прыходзе боскага выратавальніка на зямлю ахвотна прымалі рабы, бяссыльныя ў барацьбе з прыгнітальнікамі. Яны ўносілі ў яўрэйскую хрысціянскую секту свае звычай. Паступова хрысціянства адасабляеца ад іудзейскай рэлігіі і ператвараецца ў самастойную рэлігійную арганізацыю. У вучэнні хрысціянства зліваюцца ў адно язычаскі культ уваскресаючага бага расліннасці з яўрэйскім вялікадзенем. Так ад двух старажытных багоў узнік хрысціянскі вялікадзень.

У 325 годзе ўсяленскі царкоўны сабор, каб адмежавацца ад яўрэйскага вялікадзеня, пастановіў святкаваць

яго не адначасова з яўрэйскім, а ў першую нядзелью пасля веснавога раўнадзенства — поўні. Таму хрысціянскі вялікадзень «блукае» па календары ў межах 35 дзён, а не прыстасаваны да пэўнай даты. Гэта яшчэ адзін доказ таго, што Хрыстос ніколі не жыў, не паміраў і, вядома, не ўваскрасаў.

На Русі вялікадзень з'явіўся разам з хрысціянствам. Хрышчэнне Русі насіла часта гвалтоўныя характар. Кіраўнікі новаарганізаванай праваслаўнай царквы, як выхадцы з Візантый, прабавалі выкараніць язычаскую рэлігію славян. Але звычай продкаў немагчыма было знішчыць адразу. Больш таго, яны самі зрабілі пэўны ўплыў на праваслаўную рэлігію. Так сталася і з хрысціянскімі святымі вялікадзеніем, якое злілося з веснавымі святымі славян. У аснове гэтага свята ляжалі абрэды, якімі імкнуліся забяспечыць высокі ўраджай, добры прыплод жывёлы і шчасце людзей. На свята рыхталі хлеб, масла, тварог, свіную шынку. Гэтыя прадукты ачышчаліся спецыяльнымі абрэдамі. Якіе абмазваліся крывёй (перажытак старожытнага звычаю крывавага ахвярапрынашэння).

Хрысціянскі вялікадзень увабраў многія старажытныя звычайі славян. Язычаскія абрэды ачышчэння ад злых духаў (прыбіранне памяшканняў, акурванне ладанам і г. д.), культ пакланення памёршым продкам увайшлі ў бытавы змест перадвелікоднага тыдня. І цяпер яшчэ ёсьць звычай хадзіць на магілы бацькоў і наладжваць там памінкі: піць віно, есці «свянцоня» прадукты.

Вялікадзень — галоўнае свята хрысціянской рэлігіі — на працягу стагоддзя служыў мэтам духоўнага занявлення працоўных. У вялікоднія дні царква старанна пропагандуе веру ў замагільнае жыццё, дзе пакорных і цярпільных чакае ўзнагарода за зямнія пакуты. Яна стараецца выхаваць з працоўных пакорных рабоў, ствараючы райскае жыццё для эксплуататаў. Царкоўныя пропаведнікі вучаць: «Ударыць цябе па правай шчанцы — падстаў левую».

Але надышла новая эпоха. Савецкі народ разам з народамі краін сацыялістычнага лагера будзе грамадства, аб якім тысячагоддзямі марылі мільёны прыгнечаных. У новых умовах адмірае свята, заснаванае на невузікіх уяўленнях старажытных народоў аб навакольнай прыродзе.

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

ДВА КЛЁНЫ

— Хто, дзеци, ведае казку «Два клёны»?.. Падумайце... Калі ўспомнілі, — добра. А тым, хто нічога не чуў пра двух брацікаў, якіх Баба-яга зачаравала і ператварыла ў клёны, мы раскажам вось што.

Жыла-была ў адной вёсачцы, каля лесу, харошая, добрая жанчына Васіліса-работніца. І было ў яе трое сыноў. Аднаго называлі Фёдар, другога Ягорка, а трэцяга Янка.

Лес, каля якога яны жылі, быў вялікі, цёмны. Краю яго ніхто не бачыў. І ніхто не ведаў, што жыве ў tym лесе Баба-яга. Гэта была самая сапраўдная чараўніца: злосная, рыжая, зайдросная. Яна ўмела лятаць на памяле, правальвацца скроў зямлю, сама ператварацца ў жабу і іншых ператвараць у што хочаце.

Брацікі Фёдар і Ягорка былі яшчэ маленъкія хлопчыкі, але лічылі, што сілы ў іх ужо шмат, а храбрасці яшчэ



Баба-яга.

больш. Вельмі ім хацелася прыйсці ў цёмны лес, сустрэцца там з якімі-колечы разбойнікамі і перамагчы іх у баі, — так, каб потым усе гаварылі:

— Вось гэта смельчакі! Вось гэта сілачы! Вось гэта сапраўдныя хлопчыкі!

А вышла інакші.

Пайшлі яны ў лес. Трапілі да Бабы-ягі. А тая іх і зачаравала: ператварыла ў два дрэўцы, у два клёны.

Стаяць брацікі, стаяць клёнікі, галінкамі хістаюць, разам з ветрам жаласна плачуць, — маму ўспамінаюць і браціка Янку.

А Баба-яга, як толькі іх пачуе, — рукою махне, і тут жа брацікі трацяць голас. Толькі шастаюць лісцем. І ніхто тады не здагадаецца, што гэтыя два дрэўцы на самай справе — зачараваныя хлопчыкі. Вось у якую бяду яны трапілі!

Мама іх, вядома, шукала. Год мінуў, і два мінула, першым трапіла Васіліса-работніца на маленъкую палянку ў самым гушчары лясным.



Васіліса-работніца з сынамі.

Прысела яна адпачыць, прытулілася да двух маладзенькіх клёнаў. Толькі паспела ад стомы ўздыхнуць — ідзе мядведзь. Але яна мядведзя не спалахалася. Пачаставала яго мёдам. Добрымі словамі пачала з ім размаўляць. А мядведзь вазьмі ды чалавечым голасам і расказы Vasilisса-работніцы, што ён у Бабы-ягі вартаўніком жыве, хатку на курыных ножках сцеражэ. І яшчэ расказаў, што ў яго ёсьць два сябры — кот, па імі Катафей Іванавіч і дварняк-сабака Шарык. Vasilisса-работніца з усімі пасябравала і пра гора сваё расказала. І яны вырашылі ёй дапамагчы...

А што з гэтага вышла, не трэба адразу гаварыць. Таму што хутка толькі казка сказваецца, ды не хутка справа рабіцца... Але ж вам вельмі хочацца, каб мама сваіх хлопчыкаў хутчэй выратавала? Усім гэтага хочацца. Так яно ўрэшце і атрымалася. Ды шмат працы гэта каштавала.

Vasiliisa-работніца не ведала стомы ў рабоце. Мядведзь, Шарык, Катафей Іванавіч дружна ёй дапамагалі. Падаспеў на дапамогу малодшы брацік-хітрун Янка. Калі б яны ўсе не напрацавалі, як толькі маглі, Фёдар і Ягорка і сталаі б клёнамі.

Найлепш гэту гісторыю ведаюць дзеци з горада Magilev, таму што казка «Два клёны», напісаная Е. Шварцам — гэта спектакль, які паказваюць артысты Magileўскага тэатра. Многія з magileўskіх хлопчыкаў і дзяўчынікі па два і нават па трох разы хадзілі глядзець гэту казку. Яны ведаюць, што Vasiliisa-работніца пераможа Бабу-ягу, але ўсё ж ім кожны раз вельмі страшна за братоў. А раптам старая чараўніца прыдумала што-небудзь новае, і хлопчыкі так і застануцца клёнамі?.. Але спектакль кожны раз канчаецца добра. Фёдара і Ягорку вызываюць, усе весела спяваюць і танцуюць.

Для таго, каб і вы хоць адным вочкам маглі зазірнуць на сцэну Magileўskага тэатра, мы друкуем тут некалькі фатаграфій, зробленых у час спектакля. Вось Vasiliisa-работніца са сваімі сынамі. Вось старая ведзьма. А вось і лясныя сябры Vasiliisa—Шарык і Катафей Іванавіч.

Ролі гэтых выконваюць: заслужаная артыстка Н. Г. Фядзяева (Vasiliisa), Р. Н. Сакалова (Фёдар — на здымку справа), В. Н. Суднікова (Янка — на здымку злева ўнізе), Е. Н. Сакурава (Ягорка), Е. Н. Кашина (Баба-яга), К. П. Мінялюбаў (Шарык) і Г. Н. Афонін (Катафей Іванавіч).

Тэкст і фота А. ДЗІТЛАВА





АБКЛЕЙКА ПАКОЯУ ШПАЛЕРАМІ

Выбираючы шпалеры, трэба мець на ўвазе, што размер малюнка і колер шпалераў ствараюць уражанне аб велічыні і асветленасці пакоя, яны павінны таксама спалучацца з колерам абсталявання.

Для абклейкі жылых пакояў не трэба браць шпалеры вельмі яркага колеру. Яны стамляюць зрок, хутка надакучаюць. Непрыдатны таксама вельмі цёмныя фарбы. У пакоях з вокнамі, якія выходзяць на поўнач, паўночны ўсход і паўночны заход, пажаданы шпалеры залацістых, аранжава-ружовых таноў.

Невялікія пакоі не варта абклейваць шпалерамі з буйным малюнкам, бо пакой будзе здавацца яшчэ меншы.

Наклейваць шпалеры трэба толькі на сухія сцены, інакш яны будуть адставаць.

Каб ведаць, колькі спатрэбіцца шпалераў, трэба змераць даўжыню ўсіх сцен пакоя. Колькасць кавалкаў шпалераў, неабходная для абклейкі, раўняецца колькасці метраў агульной даўжыні сцен. (Кавалкі шпалераў маюць шырыню ў сярэднім $\frac{1}{2}$ метра, даўжыню 6—7 метраў. Шпалеры падвойнага размежаў маюць даўжыню 12—14 метраў.)

Першым пачаць абклейку пакоя, трэба направіць тынк, павырываць са сцен усе цвікі, абарваць адстаўшыя кавалкі шпалераў і на іх месца наклеіць паперу, каб атрымалася роўная паверхня.

Каб зняць старыя шпалеры, трэба два-тры разы змачыць іх гарачай вадой. Тады яны лёгка здзіраюцца скрэблам. Потым сцяну прачысціць пемзай, пакрыць клейстарам і абклейць газетнай паперай.

На 10 літраў клейстару бярэцца: муку жытній — $\frac{1}{2}$ кілаграма, клею (сталярнага або малярнага 10-працэнтнага раствору) — 1 літр.

Муку развесці ў халоднай вадзе, старанна размешваючы, потым дадаць вару, каб утварылася вадкая кашка, і ўліць падагрэты да кіпення раствор клею. Атрыманую сумесь варыць на агні, увесь час памешваючы, каб яна не падгарэла. Трэба даци ёй некалькі разоў пракіпець. Калі пакашцы пройдзе пухір і яна стане сіняватай, клейстар гатовы.

Пачынаць абклейку належыць заў-

сёды ад аднаго з вонкавых вуглоў, гэта значыць ад вонкавага. Для абклейкі правай сцяны (калі глядзець у бок святла) трэба абрэзаць шпалеры злева, а для абклейкі левай — наадварот.

Перад абклейкай трэба наразаць шпалеры па вышыні пакоя, старанна падгняючы малюнак. Нарэзаныя палотнішчы скласці на паперы, пасланай на падлозе, левым бокам уверх, каб кожнае ніжэйшае палотнішча выступала на 2 сантиметры. Потым малярным пэндзлем змазаць клейстарам верхні кавалак шпалераў і прыкладзіць да сцяны. Абрэзаны край палотнішча павінен быць строга вертыкальны. Кавалак разгладжаецца і разроўніваецца чыстым шматком, каб не было зборак. Пры наклейванні наступных кавалкаў трэба ўважліва сачыць за захаваннем малюнка.

На месцах штэспеляў, выступаў і кручкоў, якія нельга прыніць, у шпалерах выразаюцца адтуліны адпаведнай формы.

Калі абклейка сцен закончана, па верхняму беражку пад столлю на克莱іца бардзюром, падрыхтаваны так, як і шпалеры.



ЯК УПРЫГОЖЫЦЬ ВОКНЫ І ПАВЕСІЦЬ ФІРАНКІ

Вокны можна завесіць цюлевымі фіранкамі або шторамі са шытнай драпіровачнай тканінай. Можна спалучыць тыя і другія разам.

Калі на шторах са шытнай тканінны дэкаратыўны малюнок, то для фіранак трэба падбіраць цюль без узору, і, наадварот, пры аднатонных шторах можна выбраць цюль з арнаментамі або ўзорамі.

Колер штор павінен гарманіраваць з колерам сцен і мэблі. Напрыклад, да бэжавых сцен пасуюць карычневыя шторы і карычневая абіўка мяккай мэблі.

Павесіць шторы зручней за ўсё на кольцах. Верхняя частка штор закладваецца складкамі і замацоўваецца. Можна павесіць шторы на карнізе. Штору закласці дробнымі складкамі і прымацаваць іх да карніза. Прыго-

жа выглядаюць шторы на металічным пруце. Прут зацягваецца ў спецыяльную прашытую складку.

ЯК АФАРБАВАЦЬ ДРАУЛЯНУ ПАДЛОГУ

Перад афарбоўкай рассохлыя дошкі скіснуць або заштукаваць усе трэшчыны паміж дошкамі сухімі рэйкамі, акуратна застругаўшы іх на ўзоруні з падлогай. Пасля гэтага падлогу добра прамыць, прасушыць і апрацаваць пакостам. У пакост дадаць крху фарбы. Калі пакост прасохне, падрыхтаваць шпаклёўку з 1000 г пакости, 50 г сікатыву, 20 г вадкага мыла (або 10 г кавалкавага), 20 г сталярнага клею і сухога мелу, прасеянага праз сітку.

Шпаклёўку робяць так: клей вараць у 200 г вады, у гарачым кlei расцвараюць мыла, усё гэта перамешваюць, а потым, таксама старанна перамешваючы, уліваюць пакост і за ім сікатыву. У атрыманую эмульсію даадаюць мел і зноў усё перамешваюць да атрымання цестападобнай масы.

Гатовую шпаклёўку наносяць тонкімі слаямі, старанна разроўніваючы яе шпатэлем. Як толькі высахне першы слой шпаклёўкі, яе шліфуюць шкуркай або пемзай, а потым грунтуюць, гэта значыць паўторна пакрываюць пакостам. Па высахшым пакосце паўторна шпаклююць. Высахшую ж шпаклёўку шліфуюць і грунтуюць. Толькі пасля таго, як высахне грунтуюка, пачынаюць фарбаваць падлогу ў два прыёмы. Нанесеная ў першы раз фарба павінна сохнучь не менш тыдня, а другі слой фарбы — не менш дзесяці дзён. Калі падлога прасохне, яе праціраюць шматком, змочаным у гарачай вадзе. Такім чынам змываецца пакост, які выступае на паверхню падлогі.

Толькі што афарбованую падлогу найлепш пакрыць адзін-два разы масляным лакам.

ЯК І ЧЫМ ПАФАРБАВАЦЬ ЦАГЛЯННЫЯ ПЕЧЫ

Цаглянныя печы можна пафарбаваць, тады яны не будуть пэцкаць адзення. Перад фарбаваннем ачысціць печ ад гліны металічным шпатэлем, скрабком або кавалкам цэглы, а потым шпоткай выщерці пыл.

Фарбаваць можна вапнавым або мелавым саставам. Вапну ўжываюць у выглядзе цеста або кіпелкі. Цеста развесці крху падсоленай вадой. На 100 г вапнавага цеста кладуць 35—40 г сталовай солі, загадзя растворанай у вадзе. Лепш за ўсё ўжываць вапну-кіпелку (камяковую), прычым загасіць яе ў знятym малацэ. Атрымліваецца вельмі моцная няпэцкаючая фарба.

Замест вапни можна ўзяць сухі мел, прасеяць яго на частае сіта, развесці знятym малаком і ўсё старанна перамышаць да атрымання аднароднай масы. Калі прыгатаваны састаў мае жаўтаватое адценні, то ў яго дадаць крху сінкі.

Паверхню печы змачыць вадой і правесці афарбоўку за два-тры разы, наносячы прыгатаваны састаў або колер тонкімі слаямі і толькі так, каб кожны наступны слой клаўся на высыхшы.

Лячэнне перхаці

Ганна Пашина з калгаса імя Канстанціна Заслонава пытае, ці можна пазбавіцца ад перхаці?

Сальныя залозы, якія знаходзяцца ў скуры галавы, выдзяляюць скурнае сала. Яно надае скуры мяккасць, эластычнасць, а валасам — прыгожы бляск. У працэсе нармальнага фізілагічнага лушчання з паверхні скуры выдалляюцца адмёршыя рагавыя лускавінкі, а разам з імі пыл, бруд, мікраарганізмы.

Калі сальныя залозы працуецца недастаткова, узікае сухасць скуры і валасоў — сухая себарэя (ад лацінскага слова себум — сала і грэчаскага рэо — цяку). Калі сальныя залозы функцыяніруюць залішне, — тлустая себарэя. І ўтым, і ў другім выпадку скура пачынае інтэнсіўна лушчыцца, пакрываецца лускавінкамі, з'яўляецца перхаць.

Пры сухой перхаці рэкамендуецца мыць галаву раз у 14—16 дзён. Добра мыць галаву дажджавой або снегавой вадой. Практычна, аднак, гэта не заўсёды можна зрабіць. Але тады можна змякчыць звычайную ваду. Да статкові пракіпяціць або дадаць да яе чайную лыжку пітной соды або нашатырнага спірту на 2 літры вады.

Людзям з сухой перхаці трэба карыстацца высакаякаснымі туалетнымі мыламі — «Дзіцяча», «Мыйдадзір», «Спермацэўтавае» або «Ланалінавае». Лепш мыць валасы ў мыльнай пене: у такім выглядзе мыла менш раздражняе скуру.

Калі перхаці шмат, мыла замяняюць яечным жаўтком або кіслым малаком.

Пры тлустай перхаці мыць галаву трэба раз у тыдзень мяккай вадой: ужываць можна любое туалетнае мыла, але лепш вадкае дзягцярае.

Калі правільны дагляд за валасамі не знішчыць перхаць, трэба, не адкладаючы, зварнуцца да ўрача-дэрматолага, каб высветліць прычыны яе ўзіннення. А яны могуць быць розныя: у адным выпадку — захворванне нервовай сістэмы, у другім — залоз унутранай сакрэції, у трэцім — малакроўе або недахоп вітамінаў.

Лячэнне перхаці — справа складаная і працягваецца часам некалькі месяцаў. Лячэнне — строга індывідуальнае і, натуральна, праводзіць яго можа толькі ўрач.

А тэрасклероз

«Мне вельмі хацелася б прачытаць параду ўрача аб захворванні сэрца», — піша ў рэдакцыю Н. А. Смірнова з гор. Рыгі. Выконвае яе просьбу.

Атэрасклероз — захворванне, з якім звязаны стэнакардыя, інфаркт і многія іншыя сардэчна-сасудзістыя расстройствы. Атэрасклероз не абавязковы спадарожнік старасці, як многія думаюць; яго можна лячыць і па-пярэджаць.

Працяглыя даследаванні ў СССР і за граніцай пацвердзілі думку віднейших савецкіх вучоных, што асноўнай прычынай атэрасклерозу з'яўляецца няправільны спосаб жыцця. Пры гэтым у арганізме чалавека парушаецца бялкова-тлушчавы абмен, у сценках крованосных сасудаў адкладаецца халестэрин. Яны паступова таўскеюць і кроў па іх працякае з цяжкасцю, што парушае жыўленне тканак. Сэрца паступова расшыраецца, пачынае працаваць горш. Часцей захворваюць на атэрасклероз людзі, якія любяць есці тлустыя стравы і вядуць сядзячы спосаб жыцця.

Мужчыны часцей захворваюць на атэрасклероз, бо яны кураць, п'юць алкаголь і г. д.

Псіхічныя траўмы таксама выклікаюць атэрасклератычныя змены, галоўным чынам у сасудах сэрца і галаўнога мозгу (кардыёсклероз і склероз сасудаў мозгу). Людзі, якія ядуць ўмеркавана, ужываюць багатую вітамінамі малочна-раслінную ежу, захворваюць радзей.

Важным фактам у справе папярэджання атэрасклерозу з'яўляецца ўмение правільна спалучаць разумовую працу з фізічнай.

Бяздзейнне прыводзіць да таго, што мышачная сістэма пачынае паступова атрафіравацца, яе валокны працягаюць тлушчам. Фізічныя ж практикаванні, хадзьба паляпшаюць кроваварот, узмацняюць сілу мышцаў, нервовую сістэму. Людзям сядзячай працы трэба рабіць кароткія перапынкі для элементарных фізічных практикаванняў. Многа дапамагаюць ранішняя зарадка, пешыя прагулкі перед сном. Выхадны дзень карысна правесці на свежым паветры, з максімальнай разгрузкай ад разумовых заняткаў.

Жыццё многіх выдатных людзей (Паўлава, Л. Н. Талстога і іншых) з'яўляецца яркім прыкладам разумнага спалучэння разумовай і фізічнай працы, рацыональнага харчавання. Яны да канца свайго працяглага і плённага жыцця здолелі захаваць працаздольнасць і здароўе.

Есці трэба не менш 3—4 разоў у суткі і ў пэўны час. Вячэра павінна быць лёгкая, гадзіны за тры перад сном. Неабходна абмежаваць спажыванне тлустых, салёных і вострых страў. Не ужываць багатых халестэрінам працяктаў (ікра паюсная, мазгі, пячонка, яечны жаўток, сметанковое масла, смятаны, какао, шакалад). Вельмі карысныя працякты, у якіх

мала або зусім няма халестэрину (тварог, марскі вокунь, траска, алей, грэцкія і аўсяныя крупы, гарох, капуста, морква, жытні хлеб). Тлущы неабходны арганізму, бо яны садзейнічаюць засвяенню вітамінаў і даюць многа цяпла, але ўжыванне іх трэба абмежаваць да 50—70 грамаў у суткі.

Хворым на атэрасклероз карысныя свежыя і кансерваваныя фрукты, ягады, багатыя вітамінам С. Яны перашкаджаюць адкладанню халестэрину. Зімой, калі мала фруктаў, трэба карыстацца таблеткамі вітаміну В₁С па 2—4 у дзень і піць настой шыпшыны па адной шклянцы.

Многія хворыя на атэрасклероз зусім не ўжываюць мяса і рыбу. Гэта няправільна, бо без гэтых прадуктаў сяжа робіцца няпоўнацэннай, парушаеца работа ўсіх органаў і тканак, паколькі яны не маюць патрэбнай колькасці бялкоў. Мяса або рыбу ўжываюць няглустыя, адвараныя і ва ўмеркаванай колькасці. Ужыванне хлеба і круп абмежаваць да 250—300 грамаў у суткі, асабліва поўным людзям. Вадкасці ўжываць да аднаго літра ў суткі. Ваду па магчымасці заменяць кіслым малаком, кефірам.

Поўным людзям карысны разгружачны дні (раз у 7—10 дзён). У такія дні даволі з'ядзіць да паўтара кілаграма яблык або 1 літр сыркавашы ці кефіру, 200 грамаў тварагу, 25—30 грамаў цукру. Карысны таксама і фруктова-гароднінны дні без ўжывання хлеба.

Летні адпачынак пажылым людзям лепш праводзіць у сярэдній паласе СССР або на Рыжскім узмор'і. Ездзіць у Кіславодск, лячыцца нарзаннымі ваннамі можна толькі пры раніх формах атэрасклерозу. Асобам, якім больш 60—65 год, наогул не рэкамендуецца ездзіць на далёкія курорты, асабліва летнім часам.

Такім чынам, правільнае чаргаванне працы і адпачынку, уключэнне ў рэжым дня фізічнай работы, гімнастычных практикаванняў, спакойнага абставін на работе і дома, рацыянальнае харчаванне — лепшыя сродак барацьбы з паўнатой. Неабходная ўмова прафілактыкі і лячэння атэрасклерозу — забарона курэння і алкаголю.

Што датычыць медыкаментаў, то найбольш актыўнымі пры лячэнні атэрасклерозу з'яўляюцца ёдзістыя прэпараты. Аднак карыстацца імі трэба асцярожна. Пры некаторых захворваннях (базедава хвароба або цяжкія катары дыхальных шляхоў) карысна прымаць міель, настойкі часнаку, тэабраміну, дыўрэтыну, эйфіліну разам з прэпаратам брому.

Усе віды лячэння павінны прызначацца ўрачом індывідуальна.

А. ЮФЕ.

КУЛІНАРЫЯ

РЫСАВЫЯ КАТЛЕТЫ З РАЗЫНКАВЫМ СОУСАМ

Адварыць у салодкай вадзе рыс да мяккасці, астудзіць, дадаць крыху дробна патоўчанай лімоннай цэдры, муکі. Нарабіць круглых катлет, абкачаць у муцэ, пасмажыць у алеі, скласці на блюда, паліць наступным разынкам соусам: 200 гр. разынак без костачак перабраць, вымыць, пакласці ў каструльку, уліць 1 шклянку вады, дадаць крыху лімоннага соку, цукру, даць пракпець, заправіць 1 становай лыжкай крухмалу. Абдаць катлеты гарачым.

БУЛЬБА АДВАРНАЯ ПА-ПОЛЬСКУ

Адварыць ачышчаную бульбу ў пасоленым вары, адцадзіць, пакласці на глыбоке блюда, змазанае маслам і пасыпаное сухарамі; абліць 1 шклянкай смятаны, прагрэць у духоўцы, не даючы закіпець. Падаць 4 становыя лыжкі масла, змешанаага з 4 крутымі сечанымі яйкамі, сечаным кропам і пятрушкай.



КУРЫНЫЯ КАТЛЕТЫ

Зняўшы з курыцы скуро, сякуць мяса вельмі дробна; потым у яго кладуць $\frac{1}{4}$ размочанай булкі, 1 яйка, соль і $\frac{1}{4}$ лыжкі растопленага масла, робяць катлеты, абкачваюць іх у сухарах і смажаць у масле, добра падрумяньячу. Косці, што засталіся, ужываюць для булёну.

КЛОПСЫ З ЦЯЛЯЦНЫ

Узяць мяккі кавалак у 1—1,5 кг ад задний часткі, нарэзцаць пласцікамі ў палец таўшчыней, добра набіць драўляным малатком з або двух бакоў, сочачы за тым, каб не разарваць; крыху па-

саліць, абсыпаць мукою і падрумяніць на патэльні ў гарачым масле. Тым часам у каструлі прыгатаваць наступны соус: падсмажыць у 1 лыжцы масла 1 лыжку муки, развесці трима шклянкамі булёну, дадаць крыху солі і 2 сцёртыя цыбуліны, усё разам варыць з паўгадзіны, потым апусціць туды абсмажаную цяляціну, даць ёй паварыцца не больш 5 хвілін, бо інакш цяляціна зробіцца цвёрдай, і зараз жа падаваць на стол.

АЛАДКІ З ТВАРАГУ

Працерці праз сіта 400 гр. тварагу, дадаць $\frac{1}{2}$ шклянкі смятаны, крыху солі, 2—3 становыя лыжкі цукру, добра расцерці, затым дадаць $\frac{1}{2}$ шклянкі малака, 3—4 яйкі, $\frac{1}{2}$ шклянкі муки. Апускаць атрыманую масу становай лыжкай на патэльню ў распушчанае масла і смажыць з або двух бакоў. Падаваць з цукрам і з карыцай.


ІКРА З ЧЫРВОНЫХ БУРАКОУ

Узяць 5 невялікіх буракоў (правільней 1 кг), цыбулі 2 галоўкі (100 гр.), дробачку перцу (0,2 гр.), алею $\frac{1}{2}$ шклянкі (100—150 гр.), крыху солі (1 няпоўную становую лыжку, наогул — па смаку) і 2 становыя лыжкі тамату пасты або пюре.

Буракі памыць, ачысціць ад скуры і нацерці на дробнай тарцы. У атрыманую масу пакласці дробна нарэзаную цыбулю (можна сцерці на тарцы), дробачку перцу, солі; алей падагрэць, і ўсю масу пакласці на патэльню з тоўстым дном. Тушыць, закрыўшы накрыўкай (каб захаваць вітаміны), 15—20 хвілін. Потым смажыць яшчэ 5—7 хвілін пры адкрытай накрыўцы. У гэты час дадаць 2 лыжкі тамату. Ікру ў халодным выглядзе можна мазаць на хлеб або ўжываць у выглядзе закускі.

Мой рэцэпт танны, яго можа выкарыстаць любая гаспадыня.

В. АНДРЭВА



Склалі Тамара і Рыгор ЯКУШЫ.

У кожную клетку вакол лічбаў пастаўце па адной літары. Такім чынам пры чытанні ад клеткі са стрэлакай (на ходу стрэлкі гадзінніка) атрымаецце слова наступнага значэння:

1. Гавань.
2. Гульня на спецыяльных картах.
3. Горная парода.
4. Пачуццё меры ў паводзінах.
5. Частка акна.
6. Апакоўка тавараў.
7. Верхняя і ніжняя дошкі струннага музычнага інструмента.
8. Приправа з працёртай гародніны.
9. Архітэктурнае збудаванне.
10. Здымак на кінастужцы.
11. Член сям'і.
12. Водгуле.
13. Невялікі рэстаран.
14. Вадаём.
15. Беларускі народны танец — полька.
16. Рыба.
17. Імя героя ў трылогіі А. Талстога.
18. Думка.
19. Жыллёвы будынак.
20. Пэўны момант у развіцці якой-небудзь з'явы.
21. Прыйток Волгі.
22. Дзяржава ў Цэнтральнай Амерыцы.
23. Механізм для падмання цяжару.
24. Паэт-пясняр у нарадаў Каўказа.
25. Горы на мяжы Еўропы і Азіі.
26. Драбнейшая часцінка матэрыі.
27. Форма кіслароду.
28. Дзяржава ў Азіі.
29. Байка Крылова.
30. Страва.
31. Горад — старэйшая кузня рускай зброя.
32. Выдатны французскі кампазітар.
33. Адзінка вагі.
34. Новая дзяржава ў Афрыцы.
35. Аўтар вершаваных твораў.
36. Востраў у Міжземным моры.
37. Міжнародны дагавор.



ПІРОГ ДА ЧАЮ

4 жаўткі сцерці з 2 шклянкамі цукру да бяла, пакласці $1\frac{1}{2}$ палачкі ванілі,

1 шклянку смятаны і зноў церці. Дадаць 200 гр. свежага масла, злёгку распушчанаага і расцерцага да бяла, $2\frac{1}{2}$ шклянкі муки, паступова ўсыпаючи і не перастаючи церці. Перад тым, як пачыніць, ўсыпаць $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі соды. Падзяліць папалам, паклаўшы ў сярэдзіну пюре з яблык або якога-небудзь варэння.

На першай старонцы вокладкі — майстар друкарскага цэха Мінскага поліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Яўгенія Дэмітраўна Жукоўская.

Фота А. Дзітлава.

На чацвёртай — падснежнікі.

Фотаэцюд В. Гіенрэйтара.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 02753.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 2/III-59 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103.

Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 руб. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.
Тыраж 115 000 экз. Зак. 124.

3681

